


З Новим
ріком!

РАБОТНІЦА
і СЯЛЯНКА
№ 12 січень 1962

+ приложение



Я ВЕРЮ, ДРУЗЬЯ

Музыка О. ФЕЛЬЦМАНА

Слова В. ВОЙНОВИЧА

1. Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Спомите перед стартом,
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут.

Припев:

Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперед от звезды до звезды.
На пыльных тропинках далеких планет } 2 раза
Останутся наши следы.

2. Когда-нибудь с годами
Припомним мы с друзьями,
Как по дорогам звездным
Вели мы первый путь,
Как первыми сумели
Достичь заветной цели
И на родную землю
Со стороны взглянуть.

Припев.

3. Давно нас ожидают
Далекие планеты,
Холодные планеты,
Безмолвные поля.
Но ни одна планета
Не ждет нас так, как эта,
Планета дорогая
По имени Земля.

Припев.

На вкладцы малюнак
мастака Р. Віткоўскага.

Не спеша

1. За - пра-ле-ны в плаштоны кос-ми-че-схи-е кар - ты, и
штур-ман у-точ- не - ет в по-след-ни-й раз маршрут. Да -
-дай-то-ка, ре-ба - та, спо - бы-те по -ред стар-том, у
нас е - ши в за-па - се че - тыр - на-дцать ми-нут. Я
ве - рю, дру-зья, ка - ра - ва - ли ро - кот по -
мчат нас впе - ред от звез - ли до звез - ли. На
пыль-ных тро - пин - ках да - лё - ких пла - нет о -
ста - нут - ся на - ши сле - ды. На пыль-ных тро - пин - ках да -
лё - ких пла - нет о -ста - нут - ся на - ши сле - ды. 2. Ког - 7 - ды.

Для повторения Для окончания

восток



Працяры ўсіх краін, яднайцеся!

РАБОТНІЦА № 12 І СЯЛЯНКА

СНЕЖАНЬ
1962

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ ТРЫЦЦАЦЬ ВОСЬМЫ



19881

*
Вось яна, прыгажуня,
прышла да нас на свя-
та. Высокая, стройная,
прыгожая. Колькі радас-
ці, колькі весялосці ля
ззючай агнямі ёлкі!

Фота К. Якубовіча.

*



Сяброўскія шаржы
А. ВОЛКАВА
і А. АСТРЭЙКІ

Ніне Цэд — заслужанаму механізатору рэспублікі, трактарысту калгаса «Рассвет» Кіраўскага раёна.

Трактарыстка Ніна Цэд
Карыстаецца любою.
Шлем гарачы ёй прывет,
Зычым добра газдоўра.

ВІНШКІИ

З Жовчы



Шутавай М. І. — даярцы саўгаса «Брылёва» Гомельскага раёна.

Даярцы Шутавай з «Брылёва»
Ад сэрца пасылаем слова.
Яна надоі памнажае,
Сваю Радзіму праслаўляе.

Пусціць бы — цэлая рака
Пабегла ўдалеч, у паход,
Што надаіла малака
Яна за свой працоўны год.

Лідзіі Іванаўне Бяловай — старшыні жансавета Мінскага велазавода.

Хочам Лідзіі Бяловай.
Мы сказаць сягоння так:
— Ты працуеш адмыслова,
Ты — жаночы наш важак.

Хай красуе мір на свеце,
Працы сцяг наш залаты.
Хай жывуць у шчасці дзеци,
Якіх шчыра любіш ты!



Лагуновай Г. А. — свінарцы саўгаса «Палата» Полацкага раёна.

Мы любім сала, любім мяса,
Яны к столу цудоўная акраса.
І як вам дзякую не сказаць
І добрым словам не вітаць,

Калі вы множыце багацце,
Свой праслаўляеце саўгас.
На новагоднім нашым свяце
Тост узімаем мы за вас.

ТАК віншуем мы адзін аднаго ў новагоднюю ноч. З новым шчасцем! Шчасце! Якой недасягальны марай было яно ў дарэвалюцыйны час для простага чалавека-селяніна або рабочага. Недасягальны марай яно застаецца і зараз для многіх мільёнаў беспрацоўных капіталістычнага свету.

Ідзе час, у нашай краіне адбываюцца вялікія падзеі, змяніяеца і сама ўяўленне чалавека аб шчасці. У капіталістычным грамадстве, дзе кожны думае толькі аб сабе, аб дабрабыце сваёй сям'і, шчасце абліжаючаеца ўласным лёсам. Зусім іншую меру шчасця зведалі савецкія людзі, у жыццё якіх моцна ўвайшло паніцце шчасця не толькі майго, асабістага, уласнага, але шчасця агульнага — шчасця ўсяго народа, усяе краіны. Такое разуменне шчасця непараўнальная большае, яно поўніць чалавека вялікай радасцю і гордасцю за сваю краіну, за яе поспехі.

Савецкія людзі не могуць не радавацца дасягненнем сваёй краіны і не адчуваць, што іх жыццё кроўна звязана са здабыткамі народа, бо яны добра ведаюць, што чым больш моцнай робіцца эканоміка, тым больш шаслівым робіцца жыццё савецкага чалавека. Шчасце наших людзей выміраеца і тым, што многа мільёнаў чалавек маюць забяспечаную старасць — атрымлівають пенсіі. І тым, што стыпендыямі забяспечана вялікая колькасць студэнтаў. Кожная новая бальніца і школа, кожны новы кінатэатр і хата-читальня — частка гэтага ўсеагульнага шчасця. А выпуск усё большай колькасці адзення і абутку, прадуктаў харчавання! А будаўніцтва новых кватэр! Колькі іх пабудавана ўжо і колькі будзе пабудавана ў бліжэйшы час!

Нямногім больш года прайшло, як ХХII з'езд прыняў Праграму партыі. Самааддана працујуць савецкія людзі над выкананнем задач па стварэнню матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізма. Вялікай падзеяй у жыцці савецкага народа з'явіўся лістападаўскі Пленум ЦК КПСС. Даклад Мікіты Сяргеевіча Хрушчова, насычаны велізарнай верай у народ, у яго невычарпалынія сілы, з вялікім адбраннем сустрэлі працоўныя ўсёй краіны. Пленум глыбока аблеркаваў пытанні эканомікі, прынцыпы дзяржаўнага планавання, новыя, больш дасканалыя методы партыйнага кіраўніцтва народнай гаспадаркай.

Партыя ўесь час шукае і знаходзіц лепшыя формы кіравання, якія адпавядаюць задачам сённяшняга дня, высокому разроўню развіцця эканомікі краіны.

Пасля ХХII з'езда партыі знайдзена больш дасканалая форма кіравання сельскагаспадарчай вытворчасцю праз тэрытарыяльныя калгасна-саўгасныя ўпраўленні. Больш пяці год у нас працујуць саўнархасы, стварэнне якіх спрыяльна адбілася на развіцці прамысловасці.

Вялікі размах развіцця прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў краіне ўскладні задачы кіравання. У сувязі з гэтым лістападаўскі Пленум ЦК партыі прыняў пастанову «Аб развіцці эканомікі СССР і перабудове партыйнага кіраўніцтва народнай гаспадаркай».

Заканчваеца чацвёрты год сямігодкі, і мы з радасцю адзначаем, што заданні сямігадовага плана па асноўных паказчыках перавыконваюцца. За чатыры гады ў нас выраблена звыш задання прамысловай прадукцыі на 28 мільярдаў рублёў. Гэта азначае, што насельніцтва краіны атрымае звыш плана 1,3 мільярда пагонных метраў тканіны, 189 мільёнаў штук трыкатажных вырабаў, 88 мільёнаў пар абутку, 617 тысяч тэлевізараў, 413 тысяч пральных машын, больш чым на 500 мільёнаў рублёў мэблі.

Прымысловасць нашай рэспублікі за чатыры гады сямігодкі дасць звышпланавай прадукцыі на сотні мільёнаў рублёў, у тым ліку 16 тысяч трактараў, каля 9 тысяч металарэзных станкоў, 1,5 тысячи аўтамабіляў, 9 мільёнаў пар абутку, 56 мільёнаў метраў тканіны.

Мы радуемся, што ў канцы года датэрмінова ўваходзіць у лік дзеючых першая чарга Полацкага нафтаперапрацоўчага завода. Раней намечанага тэрміну даў першую прадукцыю Мін-

годам!

ВІНШУЕМ

скі матарны завод. Поўнасцю будзе выканан план жыллёвага будаўніцтва і школ.

За выдатныя поспехі ў працы ордэнамі і медалямі ўзнагароджана група работнікаў Міністэрства электрастанцыі СССР. Сярод узнагароджаных мы з задавальненнем прачыталі імёны нашых беларускіх жанчын: інжынера-канструктара Мінскага электратэхнічнага завода Г. Клімавай, слесара-электрамантажніцы гэтага ж завода М. Чварковай, бетоншчыцы будаўнічага ўпраўлення Мінскай Цэц-3 Л. Лісоўскай і іншых. Ужо адзін гэты факт нібы гаворыць нам: «Глядзіце, якіх рознабаковых ведаў і спецыяльнасцей дасягнулі савецкія жанчыны!» Яны не толькі атрымалі складаныя спецыяльнасці. Нашы цудоўныя жанчыны працујуць, не шкадуючы сіл і энергіі. Іх працу на карысць народа паважаюць і высока цэняць, узнагароджваючы ордэнамі і медалямі.

Надвор'е сёлета не вельмі спрыяла сельскагаспадарчым работам. І ўсё ж працаўнікі вёскі нашай рэспублікі выканалі ўсе сельскагаспадарчыя работы і прадалі дзяржаве не менш хлеба, чым у мінулым годзе.

У рэспубліцы ўзрасла вытворчасць малака і мяса. У гэтым таксама вялікая заслуга нашых слáўных жанчын. Першае месца сярод даяркі калгасаў моцна трymае Л. Асіюк з Брэсцкага раёна. Яна надаіла за 10 месяцаў па 5123 кг малака ад каровы. Следам за ёю ідзе Т. Васількова з калгаса імя Леніна Гомельскага раёна, якая за гэты час надаіла па 4485 кг малака ад кожнай каровы. Каля 4 тысяч кілаграмаў малака атрымалі даяркі П. Якубоўская і А. Маслоўская з саўгаса «Стара-Барысаў».

Добрых поспехаў дамагліся і многія льнаводкі рэспублікі. Звяно А. Кусянковай з калгаса імя Кірава Церахоўскага раёна атрымала па 8 цэнтнераў ільнасемя і па 7,6 цэнтнера валакна з кожнага з 10 гектараў. Сціплая праца жанчын гэтага звяна прынесла калгасу 16 600 рублёў прыбытку.

Добрым словам успамінаюць калгаснікі сельгасарцелі «Ударнік» Слуцкага раёна інспектара калгасна-саўгаснага ўпраўлення Лідзю Яфімаўну Карака. Гэта яе рулівыйя клопаты дапамаглі калгаснікам вырасці і сабраць добры ўраджай ільну. Тут кожны з 80 гектараў пасеву даў па 5 цэнтнераў ільнасемя і па 5,2 цэнтнера валакна. За старанную працу добры прыбытак маюць калгаснікі.

Мінулы год адзначаны вялікімі поспехамі савецкага народа не толькі ў галіне развіцця прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Ён знамянальны і ў асваенні космасу. Слаўныя сыны нашай Радзімы Андрэян Нікалаеў і Павел Паповіч упершыню ў свеце здзейснілі цудоўныя групавы палёт у космас.

Што нам рыхтуе наступны год! На такое пытанне савецкія людзі з упэўненасцю могуць сказаць — яшчэ большы росквіт эканомікі і культуры, паляпшэнне дабрабыту працоўных. Карпусы новых прадпрыемстваў гасцінна расчыняць свае дзвёры для рабочых і работніц. У школах і інстытутах узрасце лік школьнікаў і студэнтаў. Яшчэ больш, чым раней, маладых людзей атрымаюць дыпломы аб сканчэнні інстытутаў і ўніверсітатаў. Значна ўзрасце лік навасельцаў. Мы добра ведаем, што ў нас будзе больш выпрацавана адзення, абутку, мэблі, чым у мінулыя гады. Мы ў гэтым упэўнены. Мы хочам быць упэўнены і ў тым, што ніякія цёмныя сілы не перашкодзяць нашаму цвёрдаму і ўпэўненаму кроку наперад. Вось чаму ў новагоднюю ноч, віншуючы адзін аднаго «з Новым годам!», мы ўзнімем келіх за мір ва ўсім свеце, за спакойны сон дзяцей — белых, чорных і жоўтых, за шчасце маці ўсяго свету, за шчасце сумленных людзей на зямлі!

Ржэцкай Лідзіі Іванаўне — народнай артыстцы СССР.

Шмат вы вобразаў стварылі,
Памагалі маладым,
Наши сэрцы пакарылі
Цуда-талентам сваім.

Каб ваш талент красаваўся,
Каб было багата ўдач,
Каб то плакаў, то смяяўся
Беларускі наш глядач.



Сюбараўай Эме Пятроўне — народнаму супрацоўніку Беларускага інстытута пладаводства, агрохімічнага інстытута.

Сюбараўа Эма Пятроўна,
Вам наш і паклон і прывет.
Садамі вы край наш цудоўны
Жадаецце ўславіць як след.

Дык будзьце на працы
шчаслівай,
Расціце нястомна сады.
Няхай вашы грушы і слівы
Прыносяць нам цуда-плады!



Перадавому муліяру г. Гродна
Любові Пятроўне Васілеўскай, уз-
нагароджанай ордэнам Леніна.

Ад тваёй плённай, шчырай
працы
Растуць дамы, растуць палацы,
Квітніе горад, прыгажэ
І маладзее, маладзее.
Дык хай жа і шчасце тваё
расце,
Дык хай жа і радасць тваё
цвіце.



Алене Літаш — перадавой бетон-
шчыцы будаўніцтва камбіната буд-
напанельнага домабудавання ў
Светлагорску.

Алена Літаш — вам паклон,
Падзяка добрая за працу.
Замескі вашае бетон
Мастам патрэбен і палацам.

І мы жадаєм вам заўсёды
Сваіх пазіцый не здаваць,
Каб ад савецкага народа
За працу зорку атрымаць.



Андрэеўскай В. М. — майстру зме-
ны фанера-запалкавага камбі-
ната.

Змена Андрэеўскай —
працай знатна,
Ёю ганарыцца камбінат.
Працаўцаў — дык толькі
на выдатна,
Вось дэвіз барысаўскіх
дзяячатаў.




ЗДАРАЮЦА ў жыці чалавека такія дні, якія крута мняюць уесь яго лёс. У Марыі Сямёнаўны Сідарэнка адбылося гэта тады, калі ёй было ўсяго шаснаццаць гадоў. Даўно гэта было, але як цяпер памятае яна той асенні дзень.

У поле, дзе працавала Марыя, прыехаў Аляксандр Пракопавіч Шэндзераў (ён тады быў старшыней калгаса). З усяго таго, а чым чалавек гаварыў з жанчынамі, Марыя зразумела, што на Дабаснянскую ферму вельмі патрэбны работнікі, іначай загінуць цяляты. И вельмі ўразіла яе: чаму жанчыны толькі пераглядваліся паміж сабой і маўчалі? Няўко ім усё роўна?..

дзесяці цялят не загінула. Вясною дзяўчат прэміравалі, выдалі ім па дзве цялятак. Радасна было ў абедзвюх на душы, і не столькі ад гэтае прэміі, колькі ад таго, што яны адлелі такія цяляткі, што іх клопаты не прапалі марна...

Дзень у дзень раным рана ішлі Марыя і Ольга за чатыры кіламетры на Дабаснянскую ферму. И дзень у дзень яны не ведалі спакою, не ведалі спачыну іх рукі. Непрыкметна для самой сябе ўзмужнела Марыя. Мацинейшымі сталі яе рукі, больш упартымі хара́тар. И здарылася так, што верхаводзіць ва ўсім на ферме начала яна.

Мінула пяць зім і пяць лет. Больш пяціцоці цялят выгадавалі Марыя Сіда-



Марыя Сідарэнка.

ІЛЬ-КАМУНІСТКА

— А калі б мы з табою?..— паціхеньку запытала Марыя ў сваёй сяброўкі Ольгі Шэлегавай.

— Я згадзілася б,—не адразу адказала Ольга.—Толькі ж вельмі да́лёка на ферму хадзіць, ажно чатыры кіламетры... Лепей, каб з дабаснянскіх каторыя пайшлі, ім жа блізка...

— Дык вы, жанчынкі, падумайце,—прагаварыў старшыня і крануў лейцы.—Но-о, буланы, каб ты здаровы быў!

— Пачакайце, Аляксандр Пракопавіч,—раптам звярнулася Марыя да старшыні.—Мы вось з Ольгай надумалі. Праўда ж, Оля?

— Ат, няхай будзе па-твойму,—сказала сяброўка.

А назаўтра, толькі пераступіўши парог «цялячай фермы», дзяўчата адразу зразумелі, чаму маўчалі жанчыны, калі з імі гаварыў старшыня. Цяляты стаялі ў старым хляве з дзіравым дахам, па калена ў гразі. Ніхто не ведаў, калі яны ў апошні раз выганяліся на пашу і калі ўвогуле кармілі іх.

Няцяжка ўявіць, як гэта падзеянічала на дзяўчата. Адна Марыя, магчыма, і разгубілася б. Але побач была сяброўка Ольга—баявая і больш спрэктываная ў гаспадарскіх справах.

Вось так пачалі Марыя і яе сяброўка Ольга Шэлегава працаваць на ферме. Вычысцілі цялятикі, пабялілі вапнай сцены. Дамагліся, каб калгасныя цесляры адрамантавалі памяшканне. Мылі тых цялят, лячылі ад каросты, вышойвалі сенным настоем, адварам ільянінога семя. Да надыходу халадоў пасвілі цялят, здабывалі для іх зялёны корм—самі касілі канюшыну і прывозілі ў цялятикі.

Зімою было яшчэ цяжэ. Але дзяўчата наважылі ў што б там ні стала не спасаваць. Не раз даводзілася «вяяваць» з праўленнем: і за кармы, і за подсціл, і за ўсё, што датычыла «цялячай фермы». Ни з часам, ні з працаю сваіх рук яны не лічыліся.

І выхадзілі Марыя з Ольгую цэлы статак маладняку. Ни адно з васьмі-

рэнка са сваёй напарніцай Ольгай Шэлегавай...

Новы старшыня калгаса — Іосіф Уладзіміровіч Шпілеўскі часта пачаў наведвацца на ферму. Не прамінаў ён і цялятнік. Заходзіў да дзяўчата, жартаваў, распытваў аб усім. Відаць было, што старшыня задаволены падрадкамі, якія заявілі ў цялятніку дзяўчата. И вось аднойчы Іосіф Уладзіміровіч папрасіў Марыю прыйсці на пасяджэнне праўлення. Калі яна з'явілася ў вызначаны час, ён сказаў:

— Раіліся мы на праўленні, як надо павышаць... Даяркі маладыя патрэбны. Дык ці не згадзілася б ты, Марыя?

Праўленцы падтаквалі старшыні. А ён зноў да Марыі, хаця яна не паспела яшчэ адказаць на першае пытанне:

— Ды можа і з іншымі дзяўчата магаворыш яшчэ?..

Зразумела Марыя, што «не» яна сказаць не зможа.

— Што ж, трэба, дык трэба. Па-спрабую.

І ўжо на другі дзень прыгожым майскім ранкам Марыя заявілася на малочнатаварную ферму. Разам з ёю—дзяўчата Марыя Сапега, Валія Браценка, Надзяя Сапега...

Наўрад ці трэба падрабязна расказаць пра тое, як цяжка было Марыі і яе сяброўкам перайначыць заўвеждзенія на ферме парадкі. Якраз той чалавек, які павінен быў падтрымаць іх ва ўсім, аказаўся самым заўзятym іхнім праціўнікам. Гэта—Ivan Галубоўскі—загадчык фермы. Вельмі не падабалася яму, што дзяўчата на чале з Марыяй патрабавалі штодня падкормкі зялёнай удосталь дастаўляць і гной з фермы вывозіць, і тое, і гэтае рабіць. А яшчэ больш не спадабаліся маладыя дзяўчата жонцы загадчыка—Ганне Галубоўскай, якая таксама працавала тут даяркай. Яна нямала насаліла ўсім сваімі плёткамі.

Але на баку Марыі і яе сябровак былі ўсе сумленныя даяркі, а таксама—праўленне. И хутка Галубоўскія «развіталіся з фермай». Загадчыкам

праўленне прызначыла добрага чалавека—Мікалая Антонавіча Вараб'ёва. Справы пайшлі на лад.

Міналі дні, тыдні, месяцы. Праз два гады ўвосень жывёлаводы з Дабаснянскай фермы справілі «наваселле», тут былі пабудаваны новыя памяшканні. И ў той жа год Марыя ўпершыню прачытала аб сабе заметку ў раённай газэце. Па чатыры тысячи кілаграмаў малака надаіла яна ад кожнай каровы, сяброўкі—крыху менш, але і яны не намнога адставалі. Упершыню калгас «Камуніст» выканаў план продажу малака дзяржаве.

Пасля гэтага на Дабаснянскую ферму пачалі наведвацца карэспандэнты. Распытвалі, як ды што тут робіцца. За ўсіх прыходзілася адказаць Марыі, бо даяркі заўсёды гаварылі:

— От у яе лепей запытайце, яна тут завадатар.

Але і Марыя не магла задаволіць дапытлівасць тых газетчыкаў, што шукалі тут чагосьці незвычайнага.

— Стараемся, даглядаем як лепей.

Бадай, толькі аднаму чалавеку і ўдалося дазнацца пра «сакрэт», які, праўда, ніхто і не стараўся ўтойваць. Прыехаў неяк на Дабаснянскую ферму адказны работнік з Мінска, з ЦК партыі. Доўга ён гутарыў з даяркамі, хадзіў па ферме, пабыў у кароўніку. И зацікавіўся гэты чалавек мянушкай адной з кароў, якую даглядала Марыя.

— «Стрыжка»? Чаму вы яе так называеце?

— Ды проста так... Стрыгла я не-калі яе,—усміхнулася даярка і расказала, як гэта здарылася.

Была на ферме адна цялушкия няўклода. З усяго статку выдзялялася—малая, брудная, бы дзе ў балоце цэлы год валялася. И, вядома, ніводная з даярак не хацела браць яе ў сваю группу. Хтосьці пажартаваў, няхай, маўляў, Марыя возьме гэту кароўку сабе і рэкардыстку з яе зробіць. А Марыя ўсур'ёз:

— Што ж, і вазьму.

Ну, а потым давялося нажніцамі павыразаць поўсюду у тых месцах, дзе адмыць ніяк нельга было.

— І колькі ж цяпер малака ў дзень дае «Стрыжка»?

— Да пяцьццаці літраў бывае. Толькі раздойваць у першы год цяжка было. Па шэсць разоў у дзень дайла. І цяпер пасля ацёлу паваждалася такі з ёю.

Марыя магла б рассказаць дзесяткі гісторый, падобных на гэтую. Толькі не любіць яна пра сябе гаварыць, яшчэ падумае хто, што выхваліеца яна ды хоча гэтым славу нажыць. Вось і скромнічае...

Сапраўды, скромнічае Марыя. Яна нават сарамліва апускала вочы і чырвонела, калі на пасяджэнні бюро райкома, дзе яе прымалі ў партыю, аў ёй гаварылі добрыя, ўсплыя слова. А гэта ж быў такі важны дзень у яе жыцці. З таго часу мінула ўжо некалькі гадоў, але і сёння яна бачыць перад сабою ўзнятых руکі членаў бюро, калі яны галасавалі «за».

У той жа дзень прымалі ў партыю і старшыню калгаса — Іосіфа Уладзіміравіча Шпілеўскага. Яны разам вярталіся з Кіраўска дадому. Марыя здзівілася, чаму ўсю дарогу маўчицы гэты заўсёды вясёлы і гаваркі чалавек, чаму ён такі сур'ёзны сёня? І тым часам сама яна таксама заставалася адзін на адзін са сваімі думкамі. «Вось і камуністка стала... Быццам нічога і не змянілася ў жыцці, але ж адбылося ў ім штосьці

вельмі важнае, вялікае... Што яно — гэтае важнае і вялікае?»...

Успомніла Марыя аб гэтых сваіх думках праз два гады, калі на XXV з'ездзе Кампартыі Беларусі сядзела побач з Лідзіяй Иванаўнай Асіюк (з якою так хацелася сустрэцца!). У перапынках дзве жанчыны былі неразлучнымі, Марыя лавіла кожнае слова Лідзіі Иванаўны.

А неўзабаве пасля гэтай падзеі з Марыяй гаварыў парторг калгаса Мікалай Антонавіч Вараб'ёў.

— Ты — камуністка, у цябе — воін, аўтарытэт. Пойдзеш працаўца на Піскоўскую ферму. Штосьці там не клеіцца. На цябе ўся надзея. Будзем там за старшую...

Яна разумее, чаго ад яе хочуць, і ўспрымае гэта як абавязак. Прэз год — не пазіці Піскоўскую ферму. І зусім не таму, што тут цяпер кароў дояць электрычнымі апаратамі і механізуюцца іншыя работы. Не. Людзі інчай працуць, Марыя Сідарэнка здолела іх разварушыць. Больш за ўсё, вядома, яе асабісты прыклад падзеінічаў. Сумленне ў кожнай даяркі загаварыла, калі ўбачылі яны, як іхня «брыгадзірка» пра ўсё дбае. Нават Раія Клачкова, якая ніколі не прызнавала нікіх абавязацельстваў, у хвасце пляялася, сёлета ад першаёлак ужо надаіла па дзве з палавінай тысячи кілаграмаў малака. І ўвогуле Піскоўская ферма даўно ўжо выканала гадавы план.

А яшчэ — пагалоска такая па вёсках пайшла: «Марыя са сваімі дзяўчатаў за камуністычную брыгаду змагаўца. Цікава, што ў іх выйдзе?»...

Выйдзе! Абавязкова выйдзе! Так, як выйшла, што ўся сельгасарцель «Камуніст» — у мінульм занядбанай гаспадаркі — цяпер хутка ідзе ўгору і па вытворчасці мяса, малака, збожжа наступае на пяты праслаўленым перадавым калгасам. А гэта ж зрабілі звычайныя, сціплыя людзі, такія, як камуністка Марыя Сідарэнка і яе сяброўкі, як многія іншыя сумленныя хлебаробы, у якіх вышэйшае прызванне — праца і яшчэ раз праца. З такімі людзьмі, як кажуць, сапраўды можна горы варочаць. За якую справу ні возмуцца яны — аддадуць ёй усё старажынне, увесы запал свайго сэрца.

Так, камуністка Марыя Сямёнаўна Сідарэнка даможацца свайго.

Вось яна спяшаецца, шпарка крочыць па дарозе, што вядзе ў Дабасну. Выдалася сёня ў яе вольная часінка, і яна наважыла наведацца да былога напарніцы Ольгі Шэлегавай, якая і цяпер даглядае цялят. Спяшаецца Марыя да сяброўкі, даўнавата яны ўжо сустракаліся. І столькі яна мае цікавага расказаць Ользе, столькі ў яе харашага на душы!..

М. МАРУШКЕВІЧ

Калгас «Камуніст»,
Кіраўскі раён.

Упартыя ЗДАЮЩА

ДЗЕНЬ зноў пачаўся на дзені дзялянцы. Марыя Сяргеевна прыйшла сюды, не заходзячы ў лабараторыю. І адразу — да бобу. Упарты! Колькі яна ні б'еца, колькі ні стараеца, а вынікаў не відаць. Стаяць сабе прыгажун і нібы пасмейваецца: паглядзіце, які я стройны, моцны! Не тое, што наш сусед-гарох: вецер падзыме, даждж падае, да зямлі прыцікаеца. А боб выстаіць. І струкі ў яго вялікія, а зяніты буйныя, мясістыя.

Вось бы ўсе гэтыя вартасці гароху! Але як узяць у бобу яго лепшае, як перадаць гэта лепшае іншай культуры? Віды ж раслін розныя, далёкія, скрыжаваць іх таму цяжка, амаль немагчыма. Не хочуць яны ўжывацца на адным корані — і ўсё тут.

Упарты боб, але і вучоны-селекцынер настойлівы. Не ўдаўся дасягнуць мэты ў гэтым годзе? Што ж — паспрабуем яшчэ раз. Марыя Сяргеевна зноў і зноў замяняе расток на прапрослым зяніці бобу растком гароху, яшчэ раз прышчэплюе ўпартаму галінку гароху і наадварот. На наступны год — перакрыжаванае апы-

ленне. Няхай цяжка, няхай на гэта ідуць гады, але ж чалавек — гаспадар на зямлі. Так, цяжка парадніца гарох з бобам. Але ж і гэта маленькая перамога патрэбна людзям. Яна дапаможа ўзняць ураджай гароху, зрабіць іх больш устойлівымі. А гарох — культура карысная: і ў ежу яго аховна ўжываюць, і як корм каштоўны (бялкоў шмат у ім). Ды яшчэ карэнні гароху глебу азотам узбагачаюць.

Вось чаму так настойліва «перавыхоўвала» ўпартага навуковы супрацоўнік Беларускага навукова-даследчага інстытута земляробства Марыя Сяргеевна Гасцілоўская.

Мінула яшчэ два гады. Стаяла тая радасная, поўная жыцця пара, калі канчаеца вясна і пачынаеца лета. Доследныя дзялянкі эксперыментальнай базы Інстытута земляробства ў Зазер'і апраналіся ў зялёныя шаты. Маладыя сцяблы выкідвалі новыя і новыя, ззяючыя пад ласкавымі праменнямі сонца лісточкі. З якой надзеяй усякі раз схіляліся над гэтымі слабенькімі яшчэ раслінкамі людзі, сэнс жыцця якіх — змяніць прыроду!

Увагу Марыі Сяргеевны ўжо некалькі дзён больш за ўсё, бадай, прыцягвае вось гэты сынок-сцяблінка. Ён і такі ж, як яго таварышы, і — не такі. Пакуль, прада, больш сэрцам адчувае Марыя Сяргеевна, што — не такі. І не боб маладзенькі і не гарох. Таму першы яе паклон кожнou раніцу — яму. «А ну, малыш, пакажыся, як за ночь падрос, што новага ў цябе прывіліся!»

А «малыш» расце сабе ўпэўнена, выпростае свае далоністочки. Не: не боб! Не: не гарох! І ўсяго адзін такі ўдаўся. Таму, відаць, і ганарыцца так сабой.

Усё лета не спускала Марыя Сяргеевна вачэй са свайго любімца. Сцяблінка ўсё больш падобна была на гарохавую — гэта нядобра. А вось стручок выкінуў бабовы. Малайчына! Праўда — усяго толькі адзін. І зерне ў ім аказалася — усяго адно. Але вялікае, бабове.

І вось яно ўжо ляжыць на далоні ў селекцынера. Такое доўгачаканае, каштоўнае зерне! Нікому яшчэ ў Беларусі не ўдавалася атрымаць гэты гібрый. А тое, што адно, — не бяда. Праз год такіх зяніт у Марыі Сяргеевны ўжо было трыццаць.

Зараз жа лабараторыя мае сто кілаграмаў буйных прыгожых зярнят. Ураджайнасць гэтага гатунку вышэй нават за такі «пладавіты» гарох, як «Зазерскі». Але работы па выпрабаванню гібрыва № 452 (у яго яшчэ ніякі назывы) не закончаны. Лабараторыя будзе весці іх і далей і, толькі пераканаўшыся канчатковы ў яго высокай годнасці, перадасць сваё дзецишча самым аўтарытэтным «экзаменнатарам» — дзяржаўным сортвыпрабавальным участкам...

...У лабараторыю зазірнула, радасна ўсміхаючыся, Наталля Юр'ёўна Сямёнаўна.

— З прыездам вас, Марыя Сяргеевна! А мы засумавалі, асабліва Сашка. Усё пытае, чаму так далёка ваша камандзіроўка. Думае: «Камандзіроўка» — гэта горад такі.

— Дзякую і вам і Сашаньку! Добра, калі цябе дзеесьці ча-каюць.

Марыя Сяргеевна прыкметна ўзрушана такой сустрэчай, але гаворыць, як звычайна, спакойна, гледзячы праства ў вочы субяседніка. А вочы ў яе харашыя: добрая, позірк адкрыты, шчыры.

— Цікавая была паездка?
— Вельмі. Брагінскія калгас-



Вось ён, «выхаванец» Марыі Саргееўны Гасцілоўскай! Зараз у лабараторыі ідзе апрацоўка даных аб ураджай новага гатунку гароху.
На здымку: Марыя Саргееўна Гасцілоўская (злева) і лабарантка лабараторыі гароху Ганна Васільеўна Гур'ева.

Фота П. Нікіціна.

нікі сабралі па 26—30 цэнтнеру гароху. Як жа не пабываць у іх?

— Бачу, бачу, што добра з'ездзілі, — з наўмыснай бурчлівасцю прагаварыла Наталля Юр'еўна. — І вочы ў вас нездровыя і голас асін.

— Гэта па дарозе назад крыху прастудзілася, — нібы апраўдаючыся, пачала тлумачыць Марыя Саргееўна. — Пройдзе хутка. Паляжу крыху і пройдзе.

І тут жа перавяла размову на іншыя:

— Печку ў мяне дома сёння перакладваюць, распалю ўвечары, цёпла будзе. Прыходзьце, пагаворым. Раскажу больш пра паездку.

Да Сямёновых Марыя Саргееўна прывязалася ўсім сэрцам. Свой сын — ужо дарослы, працуе ў Пінскім леспрамгасе. У Зазер'і яна адна жыве.

Ды не, не адна, сябrou ў шмат, трывіца жа год на адным месцы — гэта нямала. На яе вачах і пры яе вялікім удзеле і навуковая станцыя развівалася, і людзі раслі. Наталля Юр'еўна прыехала ў Зазер'е восем год назад, пасля закан-

чэння Кіеўскага ўніверсітета. А яе муж Уладзімір Андрэевіч Сямёнаў на год раней скончыў

Ціміразеўскую сельскагаспадарчую акадэмію. І з того часу — у Зазер'і.

РАДАСЦЬ

Прываліла радасць ка мне ў хату
(Хоць і плача, праўда, не смяеца).
Я сягоння самы найбагаты,
Шчаслівейшы за ўсіх на свеце.
Йду — дык пад сабою ног не чую,
Прыпыніся — не стаіцца: дзе там!
Ад душы усе мяне віншуюць,
Нібы я віноўнік ўсяму гэтаму.
І куды ні скажуць — сёння мігам я!
У руках гарыць ўсё і спорыца.
І суседзі хітра мне падміргваюць,
Разумеюць, што са мною творыцца.
З раніцы, лічыце, што ад золку,
Слухаю я розныя парады.
Нават дзеци нашага пасёлка
Ведаюць, якай ў мяне радасць.
Радасць ка мне ў хату прываліла
Ўзехаю жаданаю, адзінай.
Мне сягоння жонка падарыла...
Сына!

Уладзімір ПРАВАСУД

Ды і не толькі з Сямёновымі сябруе Марыя Саргееўна. Каляктыў гэтай эксперыментальнай базы Інстытута земляробства вельмі згуртаваны. Супрацоўнікі розных лабараторый добра ведаюць, якія вынікі ў суседзяў і як яны ім даюцца. І заўсёды гатовы дапамагчы адзін аднаму. З вялікай цеплынёй гавораць пра свайго старэйшага калегу і старшы навуковы супрацоўнік па селекцыі вікі азімай і яравой Іван Піліповіч Каваленка і агратэхнік Вера Іванаўна Каспяровіч і іншыя.

— Пятнаццаць год пайшло ў Марыі Саргееўны на гарох «Зазерскі», — расказвае дырэктар эксперыментальнай базы Сяргей Пятровіч Шарупіч. — І гэта яшчэ, трэба сказаць, селекцыянеру «пашанцавала». Бывае, што на вывядзенне аднаго гатунку, бадай што, усё жыццё спартрэбіцца. «Зазерскі» — добры гатунак, высокаяраджайны, да 30 цэнтнераў з гектара дает. Хвароб не баіцца, і структі увосень не растрэскуваюцца, страт не бывае. З гэтым гатункам Марыя Саргееўна не раз у Москву на Выстаўку дасягненняў народнай гаспадаркі ездзіла, медалі атрымлівала. Гатунак раянаваны па Беларусі...

Пра Марыю Саргееўну Гасцілоўскую абавязкова трэба напісаць — працягвае Сяргей Пятровіч. — І вучоныя яна сапраўдны, і чалавек — выдатны: скромны, працавіты, чулы. Шэсцьдзесят год нашай Марыі Саргееўне, але яна іх як бы не заўажае. Іншы б, вывеўшы такі добры гатунак, як «Зазерскі», можа і супакоіўся б. Вось напіша, бывае, чалавек адну дысертацыю за ўсё жыццё і жыве сабе спакойна, задаволены і сабой і лёсам. Ды яшчэ і ганарыцца. А Марыі Саргееўне ўсё мала. Гарох «Зазерскі» прызнаны стандартам. А яе ўжо і стандарт не задавальняе, хочацца ёй новыя, лепшыя гатункі стварыць. Яшчэ два яе гібрыды на дзяржаўныя сортавыпрабавальныя участкі пайшли. І боб з гарохам скрыжавала. Трэба ж!

Пра Гасцілоўскую і пра селекцыйную работу Сяргей Пятровіч гаворыць горача, з захапленнем.

Наперадзе ў Марыі Саргееўны Гасцілоўскай вялікія планы. Цяпер асабліва хочацца працаўца: гарох, бабовыя выйшлі зараз на шырокую дарогу. У калгасах за іх бяруцца паспраўднаму. І селекцыянер ведае: яго дапамога, яго праца патрэбны людзям.

I. СМІРНОВА

Пухавіцкі раён
Мінскай вобласці.

ПРЫЗНАЦЦА, я крыху расчараўваўся, калі мянэ пазнаёмлі з Давыдовіч, папярэдне адрэкамендаваўшы яе лепшым начальнікам участка. Уяўленне малявала зусім іншы вобраз — мажнай, пажылой жанчыны, у валасах якой, магчыма, праўбываюцца першыя сярэбранныя ніткі. Энергічная і вопытная, яна павінна ўпэўнена паводзіць сябе так, як камандзір перад байцамі. А тут стаіць невысокая, танклявая дзяўчынка. Кірпаценькая, са светлымі кудзеркамі валасоў, яна бянтэжыцца, чырванее і не ведае, куды дзецы свае маленкія рукі са слядамі палітуры на пальцах, якія нервова цярэбяць чорны халатік. І нават не паверылася, што ў яе пад начальнікам 80 работніц, што і ў дырэктары, і ў парткоме яе з павагай называюць Надзей Васільеўнай. Хацелася называць проста — Надзей ці Надзейкай, так, як, напэўна, клічуць яе сяброўкі, як называе маці.

...Здаецца, ці даўно гэта было. Дні, запоўненыя цікавай працай, бягуць шпарчэй. І хоць набегла іх на чатыры гады з гакам, у памяці, быццам было гэта ўчора, стаіць і выпускны баль, і дыплом тэхніка-тэхнолага па дрэваапрацоўцы, і накіраванне на Барысаўскую фабрыку піяніна. Бывай, Бабруйск, бывай, родны тэхнікум!

Барысаў сустрэў сінім-сінім небам, звонкім вясноўым капяжом, ветлівасцю і ўважлівасцю, якой акружылі маладых спецыялістаў на фабрыцы. Сяргей Уладзіміравіч Вячора, начальнік аддзела кадраў, сам правёў іх па цехах, пазнаёміў з вытворчасцю. А затым напрасіў інжынера па рацыяналізацыі Земфіру Радэнка адвесці дзяўчут на кватэрны, якія загадзя падрыхтавала для іх фабрыка.

— А як жа з работай, — заінтуналася было Надзяя.

— Бач ты, быстрая, — Сяргей Уладзіміравіч прыжмурыў вока, весела і ўважліва паглядзеў на дзяўчыну: — Заўтра... заўтра ўсё вырашым.

А назаўтра размова была кароткай:

— Фабрыка пачала асвойваць механіку і клавіятуру. Тут патрэбны адукаваныя людзі з вострым зрошком. Пойдзенце на прыёмку ў аўтаматнае аддзяленне.

Надзейка стала поруч з кантрольным майстрам — і дзесяткі, сотні, тысячи розных дэталей паплылі пе-рад яе вачыма. Ад драбнюткіх — па сантиметру — і аж да такіх, што на ёсю шыр піяніна. Ад адных называў можа закруціцца галава: шультэры, фенгеры, гамербанкі. Нават «фігура» ёсць. Вытачаныя на станках і kleeneныя, на дзіве выкручастыя, яны, быццам птушаняты, што вылупіліся з яйца, былі падобны адна на другую. І Надзейка прыходзіла ў роспач: здавалася, ніколі не навучыцца ўлоўліваць нязначныя адхіленні і не зможа сказаць «стоп!» браку. А механіка ж — сэрца піяніна. Ад кантрольнага майстра залежыць, каб гэта сэрца было здаровым і ніколі не дало перабояў.

Ішоў канец другога тыдня, калі ў руці Надзейкі трапіла адна дэталь. Дэталь як дэталь, але нешта трывожна стукнула ў сэрцы: «Брак!» Вымярэнні

Чацаўніцы

толькі пацвердзілі тое, што беспамылкова падказаў зрок.

— Ну вось, — павіншавалі дзяўчыну, — цяпер можаш працаваць самастойна.

Два гады работы прыёмшчыцай узбагацілі веданнем вытворчасці, веданнем многіх яе таямніц і адначасова абудзілі няяснае нездавальненне сабой. Па-раўноўвала сябе са стрэлачнікам, якому так карціць самому вадзіць паязы, і які толькі тое і робіць, што прапускае іх на нейкім паўстанку. Прасіла ў начальніцтва — перавядзіце на іншую работу. І дабілася: выклікалі аднойчы майскім ранкам да дырэктара фабрыкі і прапанавалі стаць майстром участка паліроўкі.

— Добра, — узрадавалася Надзяя, — а ў каго я буду вучыцца?

Дырэктар усміхнуўся:

— Каб быў у нас добры майстар, дык навошта ж нам цябе на гэта месца ставіць. Аднак, — працягваў ён, — ты маеш рацыю. Вучыцца табе, каб стаць са-праўдным майстром, камандзірам вытворчасці, ой, колькі трэба. Вось і ідзі звычайнай работніцай на ўчастак, пачынай з самых азоў. Вучыся ў вопытных работніц. Ну як, згода?

— Згода, Мікалай Сцяпанавіч!

Кажуць, не богі гаршкі лепаць. Ды што той гаршок! Паспрабавалі б яны адпаліраваць дэталь так, каб у ёй, як у люстэрку, адблісці і белая хмурынка, што плыве за акном, і становік, за якім працуе яна, Надзейка, новая вучаніца на ўчастку паліроўкі.

І яшчэ кажуць, што паліроўка — гэта мастацтва і што яна не церпіц абыякавасці і бяздумнасці. Няма такай інструкцыі, дзе б гаварылася, колькі прысыпаць на дэталь пемзы, колькі ўзяць масла і пакласці палітуры. А дзе ж тая мяжа, калі можна спыніць паліроўку, сказаць — хопіць. І ледзь прыкметныя няроўнасці матэрыялу, і якасць грунтоўкі, і нават надвор'е — усё ўпłyвае на паліроўку. Толькі асабісты вопыт, нейкае, як тут жартуюць, шостае пачуццё ро-бяць матэрыял пакорлівым і паслухміным у тваіх руках.

Працавала Надзейка і на грунтоўцы, і на паліроўцы, і зноў прыёмшчыцай. Што ёй гэта дало? А вось што. З чалавекам, які працуе поруч, падзеляцца, як з лепшым сябрам, усім: і горам, і радасцю. І Надзейка не толькі да драбніц вывучыла таямніцы паліроўкі, галоўнае — вывучыла людзей.

Вось Нэла Яловік, брыгадзір адзінай тады на ўчастку брыгады. Адзінай, але ўдалай: яна адной з пер-



Raica Кушнір выдатна авалодала сваёй прафесіяй. Яна працуе ў брыгадзе камуністычнай працы 2-га зборачнага цеха Мінскага гадзіннікавага завода. А вечарамі Raica паспяхова займаецца на механічным факультэце Беларускага політэхнічнага інстытута.
Фота В. Мароза.

Гродзенская тэкстыльшчыкі выпрацавалі з пачатку гэтага года звыш плана больш 80 тысяч метраў тканіны. На здымку: перадавая ткачыха Гродзенскага тонкасуконнага камбіната Кацярына Казячая.
Фота А. Перакона.



шых на фабрыцы заваявала званне калектыву камуністычнай працы. Смуглавая, з гнуткім стройным станам і чорнымі выразнымі вачымі, не пакрыўджаючай ні прыгажосцю, ні славай, яна гарыць на даручанай справе. Вось і цяпер кінулася да новенъкай, расшумелася.

— Што ты трэш, што трэш так заўсята, з усёй сілай, быццам падлогу пасля вяселля адмываеш. Ты ўяві, што пыл з фікуса выціраеш.

Наогул на вучаніц Нэла, бывае, пашуміць, і затымлівающа яны ў яе даўжэй, чым у іншых. Але ж затое выходзяць такімі ўмельцамі, як і сама. Нездарма іменна ёй і Rai Жогінай даверана паліроўка светлых піяніна — самая складаная. Тут толькі патрэш адно месца мацней — і яно ўжо цямнейшае, выдзяляеца на светлым фоне.

Час ад часу Нэла заяўляе, што праца паліроўшчыцы ёй надакучыла і што заўтра ж яна пойдзе на іншую. А Надзяя толькі ўсміхаецца — ведае: нікуды Нэла не пойдзе і ніколі сваёй брыгады не пакіне — сэрцам прыкіпела да паліроўкі.

Супроцьлегласць Нэлы — Марыя Паташова, спакойная, разважлівая. Паважаюць яе на ўчастку. Першы кандыдат на брыгадзістра.

Уласна кажучы, іменна з арганізацыі новых брыгад іначаю работу ў якасці начальніка ўчастка Надзея Давыдовіч. Хоць праца паліроўшчыцы і глыбока індывідуальная, усё ж брыгада гуртуе людзей. У брыгадзе хутчэй прыйдзеш таварышу на дапамогу і заўсёды ёсць магчымасць зварнуцца за парадай да больш вопытнага работніка — брыгадзістра.

Час паказаў, што Надзея не памылілася. Цяпер на ўчастку створаны трох брыгады. І адна з іх — менавіта Марыя Паташовай — заваявала званне брыгады камуністычнай працы.

Сказаць, што да прыходу Надзеі Давыдовіч учасцак працеваў дрэнна, нельга. І ўсё ж нечага не хапала. Надзея цяпер разумее, чаго. Дружбы, згуртаванасці. Участак быў, людзі працеваў тყыа ж, а калектыву не было. Кожны трymаўся неяк паасобку.

Цяпер Надзейка спрабуе прыпомніць і падказаць заезджаму карэспандэнту, што ж з'явілася пачаткам станаўлення калектыву. Ці пачын, як завуць гэта газетчыкі, а па яе словах, праста таварыская дапамога Заблоцкай ці нешта іншае. А магчыма штуршок яго гарставанню быў дадзены тады, калі ў Зоі Клімковіч нарадзіліся блізняткі і ўся брыгада на чале з Паташовай — і Iра Верамеева, і Марыя Занько, і Валя Акуловіч, і Аня Рабец, і Зіна Боб і іншыя — па чарзе хадзілі дапамагаць маладой маці па гаспадарцы і спрачаліся паміж сабой за гэтую чаргу. А магчыма тады, калі яна, ціхая і вытрыманая Надзейка, моцна скапілася з майстрам па грунтоўцы, са сваёй закадычнай сяброўкай. Жартачкі! У тэхнікуме за адной партай сядзелі, разам на завод прыехалі, на кватэры ложкі поруч стаялі, а начала даваць грунтоўка брак — і Надзяя не паглядзела на сяброўства. На другі ж дзень яна адчула, што паднічаленая глядзяць на яе неяк асабліва, быццам бачаць у першы раз.

А магчыма калектыву пачаў складвацца тады, калі ўсім участкам вырашылі працеваць, жыць і вучыцца па-камуністычнаму. І 32 работніцы ў ажыццяўленне апошняга запавету селі за парты школ рабочай моладзі, а Люда Ляонцьева і Любя Мажэйка паступілі вучыцца ў інстытут. Ці тады, калі ў цэху ў абедзвеи перапынкі у першы раз выступіў уласны самадзейны хор.

Надзяя-Надзейка, а ці варта табе ламаць над гэтым галаву. І дарэчы, ці так гэта ўжо важна. Важна іншае. То, што на ўчастку цяпер склаўся такі калектыв, дзе кожны гатовы сказаць сябру:

— Цяжка ісці, дружка: абапрыся на маё плячо.

А. БАЛАШ

Пукі і сэрца УРАЧА

На дварэ ўжо глыбокая восень, а на зашклёнай верандзе дзіцячай палікінікі ўсе вокны расчынены настеж. І правільна,— як не выкарыстаць запозненую і нечаканую міласць прыроды! Нібы ва ўзнагароду за надакучышае ўсім дажджліве, халоднае, сумнае лета восень у гэтым годзе выдалася на дзіва прыемная — сонечная, цёплая, ласкавая, уся ў золаце і чырвані завядаючай зеляніны на фоне па-весенніму ярка-блакітнага неба.

Мы праходзім паміж радамі беленьких дзіцячых ложкаў. Гэта аддзяленне для дзяцей груднога ўзросту стацыянара 8-й дзіцячай палікінікі. Захутаныя ў цёплія коўдры, яны ляжаць ціха, непухома, падобныя на кукалкі вялікіх матылёў. Відаць толькі маленікі, як гузік, ружовыя носікі і шырокі адкрытыя вочы — блакітныя, шэрыя, чорныя, карыя. Некаторыя спяць, сапучы носікамі і мерна прыцмокваючы соскамі.

Гэта ў нас выздараўліваючыя, — гаворыць загадчык аддзялення ўрач-педыятр Юлія Ксенафонтаўна Якавенка, — у сухое надвор'е мы стараемся больш тримаць іх на свежым паветры. Яны ў нас хутка папраўляюцца. Уваходзім у палату. Усё ў гэтым маленікім свеце дыхае свежасцю, белізной, утульнасцю і цяплом чалавечых клопатаў, дабраты. На

ложках зялёныя шарсцяныя коўдры ў прыгожых вышываних чахлах. Да лістры падвешаны рознакаляровыя паветраныя шары.

Тут дзеці, якія яшчэ не прападліся пасля хваробы або нядыўна паступілі без цяжкай формы захворвання. Цяжка хворых дзяцей змяшчаюць асобна, у ізальянных боксах.

Чарнавокая, кучараўшая Наташа сядзіць на пасцелі. Яна так занята цацкамі, што нікога не заўважае навокал. Ей паўтара года. Дзяўчынка перанесла вострае запаленне нырак. Прывезлі яе ў вельмі цяжкім стане, тро з палавінай кілаграмы вадкасці выкачалі з гэтага маленікага, кволага цельца.

За перагородкай пад велізарным купалам ляжыць маленікава двухтыднёвая істота з лёгкімі, як пушынка, цёмнымі валосікамі на макаўцы і спакойна цмокает соскай, грэючыся пад цёплымі ласкавымі праменнямі солюкса. У Валі піядэрмія, гэта гнайничковае захворванне скуры. Яе лечачь праграваннем.

Вось Славік, бледны і слабенькі, як тая кволая сцяблінка, што вырасла ў цемры. Убачыўши Тацяну Іванаўну, ён зморшчыў тварык і ціха, бездапаможна заплакаў, нібы скардзячыся на нешта. Яна пяшчотна, як маці, схілілася над ім.

— Ну чаго ты, маленікі? Што ты так на мяне глядзіш?



У цёці-доктара ласкавы голас, добрыя руکі і прыгожая лялька. Таму нам зусім не страшна трубачка Ніны Парфёнаўны Кліманавай.



Нарэшце здымак паказаў, што хвароба дзіцяці пайшла на спад, адступае. Радуецца гэтаму галоўны ўрач 8-й дзіцячай паліклінікі г. Мінска Тацяна Іванаўна Якаўлева (злева). Рада і загадчыца кафедры педыятрыі Ніна Аляксандраўна Саевіч.

Не бойся, цябе не будуть калоць.

А вось з гэтым шэрвокім здаравякам Васем здарылася няшчасце, якое ледзь не каштавала яму жыцця. Застаўшыся без нагляду старэйших, малое сцягнула ся стала забытую некім бутэлечку з кацлямі для вачей і спакойна выліла іх сабе ў рот. Атрапін—моцны яд. Васю прывезлі ў бальніцу ў непрятомнасці і амала без пульсу. Два дні і дзве ночы ішла барацьба за жыццё хлопчыка. Прымянілі ўсе магчымыя сродкі. Званілі ў лабараторыю і ў медінстытут, прасілі парады, што яшчэ можна ўжыць у такіх выпадках. Адказ быў несуцішальны: такая доза смяротная для дзіцячага арганізма. Здавалася, толькі цуд можа выратаваць дзіця. І ўрачы яго здзейснілі, гэты цуд—літаральна вярнулі дзіця з таго свету.

— Якое гэта радаснае пачуцце, калі выратаванае дзіця ўпершыню слаба ўсміхнецца, — у задуменні гаворыць Юлія Ксенафонтаўна.

— Да што—усміхнецца, хоць бы вочы раслющыла і то добра, — дадае Тацяна Іванаўна.

Ужо трынаццаць год мінула з таго часу, як была створана дзіцячая паліклініка № 8. Пад яе апекай больш шаснаццаці тысяч дзяцей Фрунзенскага раёна, пачынаючы з новонароджаных і да пятнаццацігадовага ўзросту. Восем школ і дванаццаць дзіцячых садоў у яе веданні.

Адным з актыўных арганізатораў гэтай паліклінікі з'яўляецца Тацяна Іванаўна Якаўлева, яна бяззменны галоўны ўрач з дні заснавання паліклінікі. Два гады назад ёй было прысвоена ганароўскае званне заслужанага ўра-

ча БССР. Разам з ёй—загадчыца паліклінікі Ніна Парфёнаўна Кліманава, урач-педыятр. За ўсе гады дружнай сумеснай работы шмат добрага зроблена іх настойлівымі намаганнямі і клопатамі. Дабіліся таго, што ў 1959 годзе была ўведзена спецыяльна «дзіцячая неадкладная дапамога». Дабіліся арганізацыі так званага «стационара на даму». У тых выпадках, калі дзіця выпісаны з бальніцы, але яшчэ мае патрэбу ў лячэнні і ўзмоцненым харчаванні, медыкаменты і малако яно атрымлівае бясплатна на дом і знаходзіцца пад назіраннем участковага ўрача. Гэта аднолькава датычыць дзяцей любога ўзросту. Калі маці адвозіць выпісаныя са стационара дзіця ў вёску, ёй даюць з сабой для малога сухі паёк. Не так даўно ўвялі бясплатнае харчаванне для кормячых маці. Маці ж за час работы павінна карміць дзіця два-тры разы. Калі ёй трэба ісці кожны раз дадому, каб паесці (а гэта часам не малы канец туды і назад), яна рызыкуе страціць малако. Вось і наладзілі бясплатны сытны абед для маці.

У сакавіку 1961 года паліклініка пераехала ў новае прасторнае памяшканне па вуліцы Апанскага. На ранейшым месцы, на вуліцы Абутковай, застаўся толькі расшыраны да 100 ложкаў стационар.

Мы сядзім за столом у кабінцы загадчыцы ўтраіх і гутарым. Якія яны розныя— Тацяна Іванаўна і Ніна Парфёнаўна! Розныя і разам з тым у чымсьці вельмі подобныя. Тацяна Іванаўна ўжо немаладая, думае пра тое, каб пайсці на пенсію. Невялікага росту, худзенькая, з добрым і стомленым тваром,

Яна немнагаслоўная, гаворыць сур'ёзна, стрымана. У кароткіх рэпліках, ва ўважлівым позірку разумных вачей угадваецца чалавек прамой і моцнай натуры. Пра сябе яна нічога не хоча гаворыць, кожны раз непрыкметна пераводзіць размову на іншае. Глядзіш на яе і думаеш: колькі згасаючых жыцця выратавалі гэтыя добрыя і моцныя руки, руки ўрача. Яна ўмела забываць пра сваё ўласнае вялікае гора, калі трэба было мабілізаваць усе сілы і веды ў вялікай бітве за жыццё чалавека. Яна зведала і пачуці щасця і глыбокага ўнутранага спакою, якія адчувае ўрач, калі жыццё хворага выратавана.

Ніна Парфёнаўна знешне зусім іншая. Маладая яшчэ

— У нашай рабоце няма эфектных момантаў,—гаворыць Ніна Парфёнаўна,—такіх, як, напрыклад, бліскучая аперацыя на сэрцы, якая імагненна вяртае жыццё хвораму. Наша работа павольная і непрыкметная. Мы дзень пры дні «выходжваем» нашых маленьких паціентаў. И кожны з іх пакідае след у нашай душы.

У гэты час дзверы ў кабінет прыадчыння ѹ пакой заглядае маладая жанчына з усмешкай на твары.

— Можна, Ніна Парфёнаўна?

— Так, так, калі ласка. Уваходзьце!

— Я не адна, я з дзецьмі.

Жанчына адступае, і ўшыліну дзвярэй, спішаючыся і штурхаючы адзін аднаго,



Гэтыя цудоўныя дзяўчынкі—Вера, Надзея і Любоў—тры гады назад у адзін дзень з'явіліся на свет—бездапаможнымі, слабенькімі. І тады, у першыя, такія цяжкія для іх дні і месяцы жыцця, і зараз урачы—лепшыя сябры дзяўчынак.

Фота П. Нікіціна.

жанчына, моцная і здаровая, са светлымі кучаравымі вала-самі, з аслепляльной усмешкай на поўным твары. Жывая і таварыская, вельмі энергічная, дзелавітая і ветлівая. Нездарма так хінуцца да яе дзеці. Нездарма ідуць да яе маці са сваімі сямейнымі трывогамі, за добрай парадай і дапамогай.

А радніць іх абедзвюх, та-кіх розных, надзвычайнай ўнутранай чысціні ў адносінах да сваёй прафесіі, тая любоў да працы, што нара-джае ўсё добрае ў нашай краіне.

Ніна Парфёнаўна—здольны арганізатор. Яна разам з Тацянай Іванаўнай згуртавала вакол сябе дружныя і моцныя калектывы добрых урачоў-спецыялістаў. Для іх званне ўрач не вызначаецца толькі дыпломам аб заканчэнні медінстытута: трэба ўмець аддаваць сваёй справе не толькі вопыт і веды, але і ўсё сваё душэўнае цяпло.

з піскам працісвающа тры захутаныя, як на паўночны полюс, зусім аднолькавыя малышы.

— Знаёмцеся! Гэта нашы блізнятэ, — смеючыся рэкамендую мне ўвайшоўшых дзяцей Тацяна Іванаўна,—Вера, Надзея, Любоў. Тры гады назад яны з'явіліся на свет усёй кампаніяй. І ўсе разам важылі не больш чатырох кілаграмаў. Думалі—не выхадзім, а вось узяліся дружна ўсім калектывам і—перамаглі.

— Калі б не вы, не ведаю, ці былі б яны ў мяне жывыя, — расчулена гаворыць маці, гледзячы вільготнымі, ззяючымі вачымі на ўрачоў. І ціха дадае:—Мы прыйшлі павіншаваць вас з надыходзячымі святамі і прасіць вас да нас на дзень нараджэння. Заўтра дзяўчынкам спаўніяеца па тры гадкі. Калі ласка, не пакрыўдзіце ўжо нас, прыходзьце!

Тамара ЦУЛУКІДЗЕ



КАЛГАСНІЯ ВЕЧАРЫ

XУТКА апускаецца на зямлю зімовы змрок. Пусцеюць вуліцы вёскі, на іх уладарыць вецер. Ён падымае з зямлі яшчэ не зляжалы снег і круціць, і гоніць яго па дарозе, б'е снегам у твар сустречнага пешахода, халодзіць шчокі, нос, забіраеца за каўнер. І пешаход, захінуўшы шчыльней паліто, спяшаеца ў дом. А ў доме ветліва гарыць электрычнасць, ад напаленай печы ідзе цапло, ля ля, рыхтуючы вячэр, завіхаеца гаспадыня. Рабочы дзень закончан.

А ці ва ўсіх? Можа ў каго ён працягваеца, а ў каго толькі начынаеца?

Вось па вуліцы прабегла гаманлівая чародка дзяўчат. Куды яны так спяшаюца, хто іх падганяе? Можа свавольнік-вецер? Але ў маладосці на вецер не звяртаюць увагі. Хай сабе дзыме, хай сабе б'е ў твар. Ад гэтага толькі шчокі ярчай палаюць ды губы самі расцягваюца ва ўсмешку, а вочы становяцца ўпартымі.

Дзяўчаты збочылі да кароўніка. Ён ззяе агнямі і вабіць іх: заходзіце хутчэй, тут вас чакаюць. І дзяўчаты спяшаюца, іх падганяе справа...

Кіпіць работа ў спрытных руках.

Алена Мышлевец спрытна арудуе лапатай, чысціць стойлы, потым вывозіць з кароўніка гной. Раніцай па яго прыедуць вазакі і адвязуць на поле, пад ураджай будучага года.

У кармушкі закладзены паухуці сілас і нарэзаныя кавалкамі буракі, а Алена прымасцілася ўжо на зэллік ля каровы, і ў даёнку зацурчэлі першыя, яшчэ тонкія струмені малака. Пачалася дойка. Струмені напаўняюць даёнку, потым бітоны, а потым і цыстэрны. Колькі трэба цыстэрні, каб у іх умясцілася ўсё малако, выдаене за дзесяць месяців толькі рукамі адной Алены? 36.954 кілаграмы. А даярак у калгасе многа, хутка будзе

ящчэ больш. Будуеца 7 новых кароўнікаў, і калгас стане спецыялізаванай гаспадаркай па адкорму буйной рагатай жывёлы.

Гарыць электрычнасць у кароўніку. Тут працуеца, выконваюць сямігодку, набліжаюць камунізм.

Але ж не толькі ў працы наша радасць.

У пакой кнігі, многа кніг. Яны стаяні на паліцах шчыльна адна ля адной, быццам у строі, і кожная чакае: «вазьмі мяне». А чытачы не спяшаюца, гэта калгаснікі, яны ведаюць толькі у кнігах. Яны ходзяць ля паліц, бяруць у руکі кнігу, гартаюць, акуратна ставяць на месца, выбіраюць самую цікавую. Цікавых многа. Нарэшце адна з іх выбрана. Ганна Сіцько запісвае яе ў картку чытача, а сама зноў скіляеца над кнігай. Перад ёю раскрыты канспект, час ад часу яна бярэ ручку, і пяро хутка бягае па паперы.

Ганна, важак калгаснай моладзі, вучыцца завочна на 4 курсе філалагічнага факультета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета імя У. І. Леніна на аддзяленні беларускай літаратуры. Хутка сесія, дарагая кожная хвіліна.

Па вуліцы праехала група веласіпедыстаў. За плячыма сумкі з кнігамі. Гэта вучні школы рабочай моладзі. Школа ў Індуры, самая далёкая вёска ад Індуры — кіламетраў восем. Але што значыць восем кіламетраў. калі едзеш у школу за ведамі, калі пад нагамі педалі веласіпеда, а дарога — гладкі асфальт.

Так думae Тамара Захарава, вучаніца 8 класа, так думают дзесяцікласнік Віктар Макарчык і многія іх сябры.

З Віктарам Макарчыкам я сустрэлася яшчэ ўдзень, у клубе — цу-

доўным двухпавярховым прыгажуне з белымі карнізамі. І дзе б я потым ні была, з кім бы ні гаварыла, перад маімі вачыма ўвесь час стаяў гэты хударлявы, з непаслухміанымі светлымі і прымімі, як салома, валасамі хлопец.

Але начну па парадку.

Удзень у клуб прыйшла дзяўчынка Ядзя Шока. Маші яе працуе ў паліводчай брыгадзе, бацька — вазак. Ядзя вучыцца ў школе, у чацвёртым класе, а ростам — маленькая, менш за ўсіх у класе. У руках у Ядзі тонкая кнішка з вялікімі лістамі — ноты. Іосіф Баляслававіч, загадчык клуба, адчыняе ключом невялікія дзвёры, і Ядзя заходзіць на сцэну. На сцэне цёмна. Іосіф Баляслававіч адхінае цёмную паперу з акна, і на сцэну ўрывается широкі белы прамень святла. Ён падае на піяніна, чорнае бліскучае піяніна. Яно стаіць на сцэне, і Ядзя не можа адвесці ад яго зачараваных вачэй.

Потым падыходзіць, асцярожна падымае дэку, ставіць ноты, садзіцца на крэсле і дакранаецца пальчыкамі да белых гладкіх клавішаў. А Іосіф Баляслававіч падыходзіць да шыльтка на сцяне, рапушчым рухам уключает святло на сцэне.

— Няхай гарыць, а то табе цёмана, — гаворыць ён і на дыбачках, каб не перашкаджаць, выходзіць.

Гарыць свято, стаяць у зале крэслы, цяпер яны пустыя, калгаснікі працуецаць у полі, а на сцэне, за піяніна, сядзіць дзяўчынка, дачка калгаснікі, і вучыцца іграць. Яна старанна паўтарае адзін і той жа матыў нескладанай п'ескі і сама слухае, што іграе. Праз некалькі хвілін сюды заходзіць яшчэ дзеўчынкі і таксама слухаюць, чакаюць сваёй чаргі іграць. А ў наўгародні вечар тут у зале адбудзеца першы канцэрт вучняў калгаснай музычнай студыі.

Студыя маладая, выкладчыкі, студэнты музычнага вучылішча працуецаць на грамадскіх пачатках, бясплатна. 28 дзяцей калгаснікі вучыца тут іграць на піяніна і баяне.

Пётр Іосіфавіч Дзеншчыкоў, старшыня калгаса, паслаў у Гродна свою «Волгу». Машына прывезла двух хлопцаў і дзяўчынку — настаўнікай музыкантаў.

Ядзя іграе ўжо для настаўніцы. Цяпер у зале гучыць і голас Соні Зельцбург:

— Раз і, два і, тры і, раз і, два і, тры... Трэба лічыць, інакш атрымаеца зусім не тое, што хацеў сканаць кампазітар. Ты ведаеш, хто такі кампазітар?

Ядзя хмурыць лобік і нарэшце ўзрадавана адказвае:

— Той, хто акампаніруе.

— Не, гэта акампаніятор. А скажы, ты любіш чытаць кнігі?

Ганна дзенск баяна.

пазіта

думкі я таб Шаста уважл

Сон іграць

бал, — а тут цуюці кі, і млялеч

Кал чуўся падні

ніца.

кароўной ці

Хл і з-за Краі май р Хлопе згінаў так з жаў у

Ядзя і Ліл сва

ірховым
ымі ка-
я по-
кім бы
д маймі
е стаяў
з непас-
мі і пра-
зласамі
парадку.

б прый-
дзя Шо-
ве ў па-
зе, баць-
вучыща
тых кла-
ленькая,
класе.
тонкая
і ліста-
Балісла-
туба, ад-
севялікія
аходзіць
е ѿмна.
іч адхі-
шеру з
ну ўры-
елы пра-
падае на
ліскучае
ль на сцэ-
а адвесці

ожна па-
дзіца на
камі да
осіф Ба-
шчытка
уключае

абе ѿм-
ніках, каб
але крэс-
нікі пра-
піяніна,
гаснікаў,
на паўта-
кладанай
ае. Праз
іць яшчэ
лухающ,

А ў нава-
будзеца
снай му-
ыкі, сту-
а працу-
ах, бяс-
і вучы-
яне.
оў, стар-
дна сваю
ла двух
таўнікаў-

стаўніцы.
лас Соні
і, два і,
ш атры-
цеў сква-
хто такі
нарэшце

А сква-
і?



Ганна Зухта займаецца завочна ў Гродзенскім музычным вучылішчы па класу баяна. А вечарам яна—бібліятэкар (на здымку злева).

— Люблю.
— А хто іх піша?
— Пісьменнік. Цяпер ведаю, кампазітар — гэта музычны пісьменнік.
— Правільна. Кампазітар свае думкі выказвае гукамі. Вось зараз я табе сыграю п'еску кампазітара Шаставаковіча «Танец лялек». Слухай уважліва.

Соня садзіцца за піяніна і пачынае іграць.

— Вось тут лялькі збіраюцца на баль,—тлумачыць яна ў час ігры,—а тут яны ўжо танцуюць, яны танцуюць інакш, чым людзі, бо яны лялькі, і музыку для іх кампазітар напісаў лялечную...

Калі ўжо змяркалася, у зале пачуўся тупат цяжкіх ботаў. На сцэну падняўся юнак.

— Ты з дому?—спыталася настаўница.

— Не, з фермы, дапамагаў маці кароў даіць. Шаснаццаць іх у яе, адной цяжка.

— Ноты прынёс, не забыўся?
— Што вы!

Хлопец расшиліў гузікі на курты і з-за пазухі дастаў нотны сшытак. Край сшытка крыху загнуўся. З самай раніцы ён праляжаў за пазухай. Хлопец чысціў кароў, разносіў кармы, згінаўся пад каровамі, даіў іх, а сыштак з маленькімі чорнымі значкамі ляжаў у яго на грудзях і саграваў яго.

*

Ядзя іграе, а Ванда і Ліля чакаюць сваёй чаргі.

*



Настаніца глянула на заскарузлыя ад працы рукі хлопца і нічога не сказала, толькі ўздыхнула. Пасправаў, паставаў такую руку.

І трэба было бачыць, з якой стараннасцю гэты вясковы хлопец, дзесяцікласнік, паўтараў сваімі непаслухмінімі пальцамі практикаванні для пачынаючых. Ад напружання ў яго на лбе выступілі кропелькі поту. Так, яму лягчэй аднаму выдаць шаснаццацца кароў, чым іграць гэтыя практикаванні. А ён іх іграў. І ніхто не прымушаў яго. Ён сам хоча іграць.

Бацькі ў Віктара німа. Ён памёр пасля вайны ад ран, атрыманых на фронце. Маці Ольга Осіпаўна адна гадавала траіх. Старэйшы цяпер у арміі. Цяжка было, але што зробіш, такі быў час. Цяпер не тое. І ў калгасе многа зарабляе, і сыны падняліся, памагаюць. Толькі адно цяпер трывожыць жанчыну, каб спакойна было на свеце...

А ў другім зале Валерый Біткоў і Коля Дзенісенка займаўся з будучымі баяністамі. На наступны дзень сюды ў калгас прыедуць яшчэ троє музыкантаў—Дзіна Пармонік, Валерый Колік і Толя Шахно, прыедуць, каб адкрыць людзям яшчэ адну стронку ў вялікай кнізе познания свету—свету музыки.

**

З вячэрнім аўтобусам прыехала з Гродна інструктар раённага Дома культуры Аня Хачанкова. Яна прыехала, каб навучыць калгасных дзяўчат прыгожа танцеваць. І вось ужо ў зале для рэпетыцый чуюцца гукі імклівай полечкі. Танцуюць даяркі, танцуюць свіаркі, паляводы. Аж сцены дрыжкаць ад іх дружных прытаптванняў. І хай за плячымі цэлы дзень напружанай працы, але што да таго Ані Гайса і Алене Стока. Зайграў баян—і стомленасці як не было, ногі самі ходзяць...

А на другім паверсе, праз зачыненныя вокны клуба далёка разносяцца гукі духавога аркестра. У ім іграюць трыццаць камбайнераў, трактарыстаў, кавалёў і аграномаў. І ў любую ўрачыстасць, калі лепшым з лепшых калгас уручает ўзнагароды,—свой аркестр іграе для іх туш.

А ўвечары, калі моладзь збіраецца патанцаваць, як добра кружыца ў вальсе пад гукі свайго, калгаснага аркестра.

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ

СВЕТЛЫ ШЛЯХ

Познім вечарам прыйшла дадому маладая цялятніца камсамолка Марыя Папок.

— Чаму так позна, дачушка?—спытала маці.—Можа што-небудзь на ферме здарылася?

— Так, мама, здарылася,—усміхнулася дачка.—Я ж агітатор. Чытала жывёлаводам артыкул знатай украінскай звеннівой, Героя Сацыялістычнай Працы Надзеі Рыгораўны Заглады. Паверце, так уважліва слухалі, асобныя месцы праслі нават перачытаў. Пасля гаворка была вельмі шчырай...

Але хіба толькі ў гэты вечар Марыя так доўга забавілася на ферме? Маці магла б ужо і прывыкнуць. Ці ж першы раз дачка вяртаецца позна? Так амаль штодзённа. Раней за ўсіх жывёлаводаў прыходзіць на ферму і пазней за іншых пакідае яе. А прыйдзе дамоў, павячэрэе, дапаможа маці ўправіцца з гаспадаркай і—за кнігі. Абкладзеца літаратурай аб перадавіках сельскай гаспадаркі, газетамі, чытае. Асабліва цікавыя думкі і факты запісвае акуратна ў блакнот. Марыя ж першы дарадчык у цялятніці даярак. А для гэтага трэба самой шмат ведаць.

У жыцці, як вядома, усялякае бывае: поспехі і няўдачы, радасці і прыкрасы. Так і ў жыцці Марыі Сцяпанавны Папок. Расла без бацькі—загінуў на фронце. У 1959 скончыла яна Бяліцкую сямігадовую школу, магла далей вучыцца. Але не магла пакінуць хворую маці. І Марыя пайшла працаваць, стала цялятніцай у родным калгасе «III Інтэрнацыянал».

Не хочацца ўспамінаць той час. Фермы калгаса былі запушчаны, працтвўнасць—660 кілаграмаў мала-ка на карову. А мяса—на 11,5 цэнтнера на 100 гектараў ворыва. І зімата была цяжкай, кармоў нарыхтавалі мала.

У барацьбе з цяжкасцямі нараджаўся поспехі. Цялятніца дабілася значнага прыбаўлення ў вазе маладняку. Падзеж стаў рэдкай з'явай. За чатыры гады 200 цялят выпеставала.

Але, бадай, самы щаслівы для Марыі Папок сёлетні 1962 год. Гэта ёй упершыню ў жыцці быў прысвечан у родным калгасе Дзень працоўнай славы за тое, што выгадавала сёлета 48 цялят, не дапусціла падзяжу. Па 700 грамаў сутачнага прыбаўлення ў вазе атрымала. У гэты дзень цялятніцу ўзнагародзілі Ганаровай граматай Жыткавіцкага райкома камсамола і каштоўным падарункам.

Марыя—дэпутат Марахораўскага сельсавета, член камітэта камсамольскай арганізацыі калгаса. А нядаўна на бюро райкома партыі яе прынялі ў члены КПСС. Цяпер яна яшчэ і партыйнай радавы.

А. КУПРАЦЭВІЧ,

сакратар Марахораўскага сельскага Савета Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці.

МАШЫНІСТКА ЯДЗЯ

Ул. МЕХАЎ

Мал. Ю. Пучынскага

А павяданне

1

ШКОЛЬНЫ таварыш запрасіў журналіста Рабцэвіча на наваселле. З тым таварышам ядналі Рабцэвіча толькі ўспаміны дзяцінства. Яго цяперашніх сяброў Рабцэвіч раней ніколі не сустракаў. Тому не дзіўна, што за столом яму было сумнавата. А калі за столом сумнавата, злуеш і на сябе, і на гаспадара, і на гасцей.

Асабліва злаваў Рабцэвіч на жанчыну, што сядзела насупраць. Чамусьці яна палічыла сваім авалянцам весяліць Рабцэвіча. Не, у яе паводзінах не было нікага заляцання. Проста яна прымала за абраузу сабе і ўсёй астатнай застоліцы маўклівасць Рабцэвіча, якая здавалася ёй ганарлівасцю.

— Непрыстойна, малады чалавек, — ушчуvala жанчына. — Сядзіць, як на памінках. Прышлі на людзі, дык падтрымлівайце кампанію.

Рабцэвіч адказваў ёй ветлівай усмешкай, але каб хто ведаў, чаго яму гэтая ветлівасць каштавала!

А жанчына не адставала. Расчырвалася ад віна, яна глядзела на Рабцэвіча пабляклымі блакітнымі вачыма і настойліва прапаноўвала:

— Спляём?.. Падцягвайце, кавалер!

Рабцэвіч не паспяваваў згадзіцца ці адмовіцца, як яна ўжо галасіла проста яму ў твар:

Была девчонка я беспечная,
От счастья глупая-я была-...

Урэшце, Рабцэвіч прызнаў, што перабольшвае, называючы яе спевы галашэннем. Спявала жанчына ў звычайнай проста-народнай манеры, адкрытым, як кажуць вакалісты, голасам і, безумоўна, з пачуццём. Ды і ў вачах яе, калі прыгледзеца, можна было зauważыць сімпатычную іскрынку. Але хто ж прыглядаецца да чалавека, на якога злое? Хіба толькі, каб знайсці з чаго пасмяяцца!

А тут надта пільна не трэба было і шукаць. Жанчына штохвіліны «выдавала». Гаспадар уключыў тэлевізор. Паказвалі нейкае сэнтиментальнае глупства. Жанчына ўзрадавана заківала:

— Мы хадзілі з Лідачкай на гэтую карціну. Такі перажывальны, скажу я вам, фільм!.. Лідачка — гэта дачка мая. Яна заўсёды ў кіно перажывае...

Потым дэмантравалі дзяцей. Рабцэвіч канчаткова занудзіўся. Ён не пераносіў, калі мамы прымушалі шасцігадовую дзяўчу ці хлапчанё мармытаць, спатыкаючыся, вершык або брынкаць для гасцей на піяніна. Але жанчына слухала і прыгледзала да ўсяго з цікавасцю. А потым уздыхнула і звярнулася да суседкі:

— Гэта вы свайго школьніка думаецце аддаваць у падоўжаную группу? Не? Я таксама. Там такая абыватальшчына!

— Абыватальшчына?

— А што ж!.. Дзяцей многа, а настаўніца старая. Калі тыя дзеці пайдуць — калі не, калі пазаймаюцца — калі падураца...

Рабцэвіч нават развеселяўся. Ужо загадзя ўяўляў, як будуць рагатаць сябры, калі ён раскажа пра «перажывальны фільм» і такое незвычайнае разуменне абыватальшчыны. Дзівіла яго толькі, што не рагатаў, не ўсміхаўся з гэтага ніхто за столом. Няўжо ён трапіў у кампанію, начыста пазбаўленую пачуцця гумару? А большасць жа гасцей, як і гаспадар, выкладчыкі тэхнікума!

Рабцэвіч, грэшным чынам, нават пакпіў у думках з інтэлекту цяперашніх выкладчыкаў. Тым больш, што гаспадар, яго школьні таварыш, вельмі ж прыязна да жанчыны

ставіўся: сачыў, каб кілішак перад ёй не стаяў парожні, падтрымліваў баском яе песні, прымусіў узяць дадому дзесяці цукерак і торту. Ды і Рабцэвічу, калі развітваліся, сказаў:

— Ты ж, здаецца, сам не друкуеш сваю пісаніну? Дык прынось, калі будзе што, Ядзі. Някепская машыністка. І робіць вельмі хутка.

Жанчына стаяла побач. Сказаць, што думай, Рабцэвіч не мог. Бо думай ён, што яму і аднае сустрэчы з Ядзяй больш чым дастаткова. Таму ён невыразна прамармытаў:

— Ну, калі будзе што...
I для выгляду запісаў яе адрес.

2

Вядома, ён не спадзяваўся, што гэты адрес спатрэбіцца. Але здарылася так, што машыністка, якая заўсёды Рабцэвічу друкавала, паехала адпачываць, рукапіс трэба было здаваць тэрмінова, вось ён і прыпомніў рэкамендацию таварыша.

У цесным, цемнаватым пакойчыку, куды Рабцэвіч прыйшоў, пахла свежа вымытай падлогай. Гаспадыня ў акулярах і пар-калёвым халаце сядзела ля акна за машынкай.

Убачыўши Рабцэвіча, яна ўспяснула рукамі і завохкала:
— Божачка, а ў нас такі непарарадак! Ліда, якая ты недалёкая! Казала ж табе не раскідаць абы-дзе свае стужкі. Паўлік, дай чалавеку куды сесці.

Падлетак гадоў чатыроццаці-пяцццаці, пачырванеўшы, злосна бліснуў блакітнымі, як у маці, вачыма на яе недарэчнае «недалёкая» і вызваліў ад падручнікаў старэнкія крэсла. Кучараўская сямігадовая Ліда, ні рысачкай не падобная з твару на маці, ахвотна адклала сыштак і скочыла з табурэткі — відаць, каб сабраць ся стала і ложка капронавая стужкі.

— Куды! — грозна спыніла яе маці. — Бач, узрадавалася! Спытаў вось у дзядзі, як многа харошыя дзецы займаюцца. Колькі вершыкаў ведаюць і песенак розных. А цябе, казлянё гэткае, хоць вяроўкай да кніжкі прывязвай!

Рабцэвічу зрабілася няёмка за пярэпалах, што нарабіў ён сваім прыходам.



— Ды не турбуйцеся так, Ядвіга... даруйце, не ведаю, як вас па бацьку...

Жанчына махнула рукоj:

— Навошта па бацьку! Нязвычайная я. Клічце, як усе, — Ядзяй.

Сярдзіты голас Паўліка паправіў маці:

— Міхайлаўна па бацьку! Ядвіга Міхайлаўна!

— Бачылі, — з усмешкай падміргнула Рабцэвічу жанчына. —

Гэта ж саромеецца маці!

З пачырванелымі вушамі Паўлік праубунеў:

— Нічога не саромлюся — выхоўваю...

І засоп над падручнікам. Жанчына ўздыхнула.

— Вы, мусіць, нешта прынеслі? Не праста ж у госці завіталі.

— Так, так, вядома, — Рабцэвіч узрадаваўся, што можна пе-
райсці да справы. — Вось, Ядвіга Міхайлаўна, папрашу вас.
Старонак трыцаць атрымаецца, не менш. Быў бы вам вельмі
ўдзячны, калі б вы дні за два надрукавалі.

Жанчына пагартала рукапіс, засмяялася.

— Ну і почырк, скажу я вам! Не раўнуючи, як у нашага
дырэктара!

Рабцэвіч сказаў, што спачувае, калі ёй часта даводзіца
сляпіцца над крывулькамі, падобнымі на ягоныя. Гаспадыня
не дала рады, што адказаць, толькі ўсміхнулася:

— Ды ўжо ж...

Рукапіс быў інсцэніроўкай для радыё. Друкаваць яго трэба
было трошкі інакш, чым звычайны артыкул. Рабцэвіч сказаў
пра гэта Ядзі. Пачаў тлумачыць, як павінен выглядаць машы-
напіс. Але яна не дала дагаварыць.

— Ды скемлю як-небудзь, не турбуйцеся. Дзякаваць богу,
передрукавала такіх пастановак процыму!..

Рабцэвіч сумеўся, сказаў, што не ведаў эстага — яна ж пра-
цуе ў тэхнікуме, а не ў рэдакцыі і не на радыё.

— Муж у мяне на радыё працаваў, — сказала жанчына.
І, памаўчайшы, дадала: — Вярхоўскі. Чулі?

Зноў ўздыхнуўшы, яна зірнула на партрэт на сцяне. Партрэт
у безгустоўнай — бронза на кардоне — саматужнай рамцы.
Цудоўны паясны партрэт маладога, артыстычнага выгляду муж-
чыны ў канцэртным фраку і з гальштукам бабачкай.

Рабцэвіч пазнаў яго адразу. Ды і хто б у горадзе яго
не пазнаў. Нябожчык Вярхоўскі, апрач таго, што быў лепшым
дыкторам мясцовага радыё, часта чытаў з эстрады. Вось такі
ён выходзіў на сцэну. Выходзіў чытаў Ясеніна, Блока, Маякоў-
скага, Багдановіча. Было ў яго манеры чытаць, ва ўсім яго
абліччы нешта надзвычай трапяткове, уражлівае, вытанчанае.
«Малады Фауст!» — пажартаваў неяк універсітэцкі прафесар
Рабцэвіча, калі Вярхоўскі выступаў на студэнцкім вечары.

Але калі Вярхоўскі — Фауст, дык Ядзя — Маргарыта? Раб-
цэвіч ледзьве не засмяўся, падумаўшы пра гэта. І наогул
не мог уяўіць іх разам — Вярхоўскага з яго арыстакратызмам,
культурай, трапяткім шанаваннем Блока і Багдановіча і Ядзю
з яе «перажывальным фільмам», «абыватальшчынай» у падо-
жанай групе і «недалёкай» Лідай. Яны не пасавалі адно аднаму
гэтак жа, як тая бранзаваная рамка не пасавала фотапартрэту
Вярхоўскага. Што, калі, як іх злучыла? Вось ужо сапраўды,
падумала Рабцэвіч, тузін лапцяў д'ябал стаптаў, перш чым
звёў!. Але можна было прыгадаць хоць сотню падобных пры-
мавак — і ўсё ж ні на крок не наблізіцца да разгадкі...

Ядзя, між тым, зноў вярнулася да свайго, прафесіянальнага.
Тыцнушы пальцам у няроўныя палачкі, якія выводзіла
у сыштку Ліда, яна сказала:

— Таксама будзе почырк — гора машыністкам!

І зноў — у каторы раз — ўздыхнула:

— Матачкін почырк. А лепш бы — галава!


Рабцэвіч паціснуў няўзнак плячыма: гэта сваю галаву марыць
Ядзя перадаць дачцы?

3

Рабцэвіч не ведаў, чым заваяваў так хутка Ядзіна давер'е.
Можа сваёй маўклівасцю, якая так не спадабалася ёй на нава-
селлі — маўклівы чалавек не панісе пачутае, як сарока
на хвасце, па ўсім свете. А можа праз нейкія адносіны яго
з былымі калегамі Вярхоўскага. Калі Рабцэвіч прыйшоў
па інсцэніроўку, Ядзя доўга распытвала, ці начальнікам яшчэ
на радыё Сямён Іванавіч («Я яму аднойчы друкавала. Круглы,
ясны такі почырк, чытаць любата!..»), ці ёсць там яшчэ бухгал-
тар Іван Вікенцевіч, рэдактар Шпілейская і мантажніца Фіра.

Але чым гэта ні тлумачылася, убачыўшы Рабцэвіча ў дзвярах
свайго пакойчыка трэці раз, Ядзя ўжо сустрэла яго як даўняга
прыяцеля. Ні Паўліка, ні Ліды дома не было. На стале былі
раскіданы фатаграфії.

— Гэта прачытала я ля базара на будцы аб'яву, — сказала
Ядзя. — Пераздымаем, пішуць, і павялічваем карткі. Дай,



думаю, і я паспрабую аднесці маленечкую картку, што з пар-
тызан у нас з Вярхоўскім засталася. Старэнка, але мы з ім
добра відны. Можа, думаю, што і атрымаецца... Рубля ўзялі.
Але зрабілі нішто, праўда? І многа — ажно шэсць штук.

У хвацкім чубатым хлопцу з медалем на грудзях і кабурой
пісталета на поясі сапраўды няцяжка было пазнаць Вярхоў-
скага. Але рэжце Рабцэвіча на кавалкі, паліце яго на агні,
садзіце на кол — усё адно не зможа пагадзіцца, што дзяў-
чына, якую хват-партызан абдымае за плечы, — гэта і ёсць
маладая Ядзя. Далібог, купрынскай Алеся — толькі ў сучаснай
пілотцы з партызанская стужкай.

— Ды вы тут праста як бярозка светлавокая! — сказаў
Рабцэвіч.

Задаволеная жанчына пачырванила:

— Ужо і скажаец!..

І, ўздыхнуўшы, дадала:

— Ён мяне не бярозкай тады называў — светлячком... Ля-
жыць у нашай хаце, паварушыцца не можа — не пашанцевала
яму: як скідалі іх групу на парашутах, дык абедзве нагі
паламаў — ляжыць прыгожы такі, тонкі, пасвістое і вачыма
адно зірк-зірк. А мяне як убачыць, адразу і заўсіхаеца:
хадзі, кажа, сюды, светлячок, пасядзі са мной. А я баялася
яго спачатку — ленінградзец, студэнт, на артыста вучыўся,
маці настаўніца — а я хто?.. Толькі хіба ж такога можна не
пакахаць! На бяду, а ўсё роўна пакахаеш.

Яна сказала гэта і сама адчула неадпаведнасць паміж выгля-
дам сваім і словамі, якія гаварыла.

— Чаго гэта я нюні распусціла! Вы ўжо даруйце, калі
ласка. Баба — яна баба і ёсць... Прынеслі што-небудзь зноў?

Рабцэвіч расказаў, што раніцай ад'яджаете ў камандзіроўку,
а да таго павінен аднесці папраўкі да інсцэніроўкі, бо рэдак-
тар і рэжысёр зрабілі сякія-такія заўагі. Частка папраўак
у яго гатова, а частку — з Ядзінага дазволу, з Ядзінага дазволу, зрабіць
тут, у яе, пакуль яна надрукуе гатовыя.

— То чаго ж мы бавім час! — усхапілася Ядзя. — Сядайце
за стол, а я адразу і пачну.

Але ім не ўдалося папрацаўца бесперашкодна. З калідора
жаночы голас запытаў:

— Можна?

Рабцэвіч заўважыў, што Ядзя неяк змянілася ў твары — на
шчоках яе выступілі чырвоныя плямы.

— Калі ласка! Заходзьце, Кацярына Мікітаўна!

Высокая і худая пажылая жанчына з пафарбаванымі ў модны

ДРУГОЕ П

рыжаваты колер кудзекамі, павітаўшыся з Рабцэвічам, зірнула строга і запытальна. Рабцэвіч устаў:

— Я зайду праз гадзіну.

Але Ядзя запярэчыла:

— Не, не. Сядзіце, працуіце. Вы нам не перашкодзіце. Кацярына Мікітаўна адмовілася здымама паліто — сказала, што на хвілінку.

— Поезд у мяне неўзабаве. Развітацца зайшла.

Ядзя ўсплюснула рукамі.

— А Лідачка, як на тое, пайшла з Паўлікам! На футбол ён яе ўзяў. Вось шкадаваць будзе, што не развіталася з бабуляй! Вы ж казалі — да нядзелі тут пагосціце.

Кацярына Мікітаўна адказала, не гледзячы на Ядзю:

— Невясёлае гасціванне, Ядвіга Міхайлаўна. Апроч таго, я спадзявалася, што вы ўсё-такі падумаеце і аддасцё мне ўнучку...

Ядзін твар пасуравеў, яна маўчала. Кацярына Мікітаўна таксама памаўчала некалькі напружаных хвілін. Потым перадыхнула.

— Але паколькі вы катэгарычна адмаўляецеся... Каб не былі вы такім чалавекам, як ёсць, я звярнулася б у суд. А так — хіба я маю права!.. Помнік раніцай паставілі — больш мне рабіць тут няма чаго.

Ядзя ціха спытала:

— Прыйгожы... помнік?..

Кацярына Мікітаўна выцягнула з сумкі папяросу, чыркнула запалкай:

— А вы б схадзілі паглядзелі... Няўко так ні разу і не наведалі могілкі пасля пахавання Ірыны?

Ядзя загаварыла неахвотна і глуха:

— Ні разу... Паўлік з Лідачкай ходзяць, кветкі там высажваюць... А я — не магу... Каб хоць... не ляжалі яны побач!..

Строгі твар Кацярыны Мікітаўны памякчэў.

— Даруйце, Ядвіга Міхайлаўна... Вы ведаецце, як ставілася я да гэтага няшчаснага кахання і шлюбу... Можа праз сваю непрымірымасць і дачку страціла — бо нават аб хваробе яе даведалася, калі зрабіць ужо што-небудзь было немагчыма...

— Я хацела напісаць вам раней, — паспешна перабіла Ядзя. — Але Ірина Аляксандраўна — яна забараняла. На прамілы бог прасіла не пісаць, што ў бальніцу палажылі... Гордая была вельмі... Прыйгожая і гордая. Усё не хацела ад мяне перадачы прымасць, пакуль не здагадалася я перасылаць нібыта ад таварыша з работы... Толькі потым ужо, як Лідачку я з дачы — яна з дзіцячым садам там была — да сябе забрала, толькі тады ужо Ірина Аляксандраўна... Ну, ды чаго старое ўспамінаць!..

— Дык вось я і хачу сказаць, — працягвала Кацярына Мікітаўна. — Я і раней асуджала Ірыну за тое, што яна зрабіла, але каб я ведала, што вы за чалавек, я... я...

Яна не закончыла і начала таропка шукаць у сумцы хусцінку.

Ядзя спагадліва на яе паглядзела і паўтарыла, уздыхнуўшы:

— Чаго ўжо старое ўспамінаць... Кахала яна вельмі... Не паглядзела, што з сям'ёй, што хворы... Вось і згарэла ля яго, — яна яшчэ раз уздыхнула. — Ды і ён — ён яе таксама кахаў...

Здагадка заварушылася ў галаве Рабцэвіча. Але не верачы сам сабе, ён асцярожна спытаў, калі Ядзя, праводзіўши госцю, увайшла ў пакой:

— Гэта... гэта ваша свякруха? Маці Вярхоўскага?

— Маці яго другой жонкі. Бабуля Лідачкі, — праста адказала Ядзя. — Ну, у вас гатова? Ёсць што друкаваць далей?

4

Усхаўляваны і зацікаўлены Рабцэвіч у той жа вечар завітаў да таварыша, на кватэры якога пазнаёміўся з Ядзяй. Яны сядзелі да позняга вечара, і таварыш — ён ведаў Ядзю даўно — расказаў Рабцэвічу гэтую гісторыю падрабязна. Расказаў, як пакутаваў Вярхоўскі, калі адчуў, што не можа больш заставацца з Ядзяй. Расказаў, як мужна прыняла гэтую вестку Ядзя — не пакракнула Вярхоўскага нават словам, толькі прасіла сябе берагчы, бо ён быў ужо хворы. Да канца жыцця Вярхоўскому так і не давала спакою гэтая мужнасць, спагада і чуласць пакінутай жонкі... Расказаў таварыш, з якой сардэчнасцю і спачуваннем адносілася Ядзя да маці Лідачкі, калі яна цяжка захварэла.

Рабцэвіч падумаў, што за найглыбейшае і агромністое пачуццё хаваць трэба ў сэрцы, каб вось так, як Ядзя, зразумець пачуцці іншага. Падумаў аб tym, якую прыгожую трэба мець душу.

Ён успомніў, як пасмейваўся з Ядзі і яе сяброў тады, на наваселлі, і адчуў, што шокі яго залівае чырвань.

МНОГІЯ з дзяцінства

песцяць мару аб тэатральнай кар'еры, аб славе артыста-прафесіянала. Дзіна таксама марыла стаць актрысай. Відавочна, таму яна з другога класа пачала ўдзельнічаць у харэографічным гуртку Мінскага палаца піянераў. Закончыўши дзесяцігодкі, дзячына вырашила паспрабаваць шчасця — падала дакументы ў тэатральны інстытут. Экзаменацыйная камісія не выявіла ў паступаючай акцёрскіх задаткаў і здольнасцей. Давялося забраць назад дакументы і паступіць у інстытут народнай гаспадаркі.

З першых дзён вучобы ў інстытуце народнай гаспадаркі Дзіна паміж заняткамі вельмі захаплялася мастацкай гімнастыкай (усё ж нешта блізкае да любімага балета!). І пазней нахват дабілася другога разраду па гэтым віду спорту.

У інстытуце арганізоўваўся самадзейны харавы калектыв, і малады хормайстар А. Дэмітрук стараўся падабраць для яго як мага больш здольных людзей.

— Давай, Дзіна, паспрабуем — можа і нас возьмуць у хор, — прапанавалі неяк сяброўкі.

— Ды што вы, дзячынаткі, пакіньце, — спалохалася Дзіна. — Я ніколі ў жыцці не спявала ў хоры, у мяне, напэўна, і голас няма...

Аднак аднакурсніцы ўсё-такі ўгаварылі пайсці праслушацца. І нечакана хормайстар выявіў у Д. Угоднікавай даволі пры-

емнае, мяккага тэмбру, высо-
кае сапрона і тонкі музычны
слых.

— Будзеш співаць у першых
галасах... — сказаў ён.

Так будучы тавараразнаўца трапіла ў інстытуці хор, а калі ў 1956 годзе адкрыўся Мінскі палац прафсаюзаў — у харавую капэлу. Пазней яна стала на-
ведваць арганізаваны пры па-
лацы вакальнага гуртку, які вяла
Ларыса Міхайлаўна Ільюковіч.
Тут яна ўпершыню даведалася
ад свайго педагога, як трэба
райнамерна браць дыханне,
правільна пеций, як трэба буда-
ваць музычную фразу ў раман-
се або ў опернай арыї. Заняткі
у вакальнага гуртку, калектыву
ныя спеўкі, выступленні на ама-
тарскай сцэне канчаткова зах-
апілі самадзейную артыстку,
яна ўжо і дня не магла пра-
жыць без музыкі, без спеваў.

Пасляхова закончыўши інсты-
тут, Дзіна Угоднікава пайшла
працаваць тавараразнаўцам у
Мінскі ўнівермаг, але працяг-
вала па-ранейшаму ўесь воль-
ны час аддаваць аматарскому
мастакству. Здавалася б, што
трэба яшчэ чалавеку: мае вы-
шэйшую адукцыю, добра
ўладаваны па службе, навошта
яму яшчэ нейкая там самадзей-
насць? Але ж для Угоднікавай
удзел у самадзейнасці —
гэта не пустая забава, гэта дру-
гое прызванне ў жыцці. Не-
здарма, адчуваючы ў душы ад-
казнасць за кожнае публічнае
выступленне на аматарскай сцэ-
не, малады тавараразнаўца па-
ступіла на вячэрнія аддзялен-
не музычнага вучыліща.

СПАЧУВАННЕ, АЛЕ НЕ ТОЛЬКІ...

Адказ на пісьмо В. С. Геросавай

БЫВАЮЦЬ пісьмы ў рэдакцыю, якія можна парашаць толькі з сігналам СОС. Бываюць такія пісьмы, што калі прыходзяць яны з вячэрнім поштай, дык ужо не пойдзеш спакойна дадому. Ледзь дачакаешся раніцы, каб штосьці зрабіць для чалавека, які так тэрмінова, так трывожна клікаў на дапамогу... Такім было і ваша пісьмо, Валянціна Сяргеевна, асабліва яго апошняя радкі. Памятаеце, вы напісалі ніжэй свайго подпісу, нават ніжэй адраса: «Прашу толькі не адкладваць. Бо хто-небудзь з нас будзе ахвярай другога»... Здаецца, рукой вашай у гэты момант вадзіла сама роспач.

І, ведаецце, вы здолелі настолькі кранаюча апісаць сваё становішча, настолькі моцна падабралі слова, што нават цяпер, калі я пазнаёмілася з вами, калі многае пайсталала ў іншым свяtle, нават цяпер ваша пісьмо выклікае спачуванне. Спачуванне, але не толькі...

Апошняя радкі вашага пісьма прыведзены ўжо. Цяпер дазвольце прывесці першыя: «Я згубіла ўсялякую веру ў тое, што ў нашай краіне вельмі чулыя, спагадлівыя людзі...» Вось так напісалі вы. І, магчыма, больш, чым што-небудзь

Ліры
Д. Уг-
столькі
колькі
цеплы-
насцю
Калі
мадзей-
ларус-
мянкі
янскую

Сення
тыю В
та» сп-
Угодні-
інжыне

іншае
астатн
ральна
дзе га
ні хві-
нага,
адзін

Вы
пакіну
Ды ш-
нам. І
карку
зывае
на вас

І во
з адзі-
дачку
трэбі

Мно-
ваша
з трыв-
ні ў ш-
вала.
басць,
Адны
брку

Яш-
двойч
і ў В-

E ПРЫЗВАННЕ

Лірыка-каларатурнае сапрана Д. Угоднікавай кранае не столькі сілай і магутнасцю гуку, колькі незвычайнай душэўнай цеплынёй, унутранай прывабнасцю і шчырасцю.

Калі слухаеш у выкананні са-мадзейнай спявачкі песню беларускага кампазітара Ю. Семянякі «Свеціца месяца», італьянскую народную песню «Раз-



Сёння на сцене аматары. Партыю Віялеты ў оперы «Травіата» співае тавараразнаўца Дзіна Угоднікава, Жоржа Жэрмона — інжынер-канструктар Барыс Полякоў.

вітанне» або раманс Антаніды з оперы Глінкі «Іван Сусанін» у суправаджэнні сімфанічнага аркестра, увесе, як зачараваны, аддаешся ва ўладу музычных вобразаў. Яны, як жывыя, паўстаюць перад вами, хвалуюць, засмучаюць, радуюць, але ніколі не пакідаюць халодным і руйнадушным.

Аднак усё, што мне даводзілася чуць у яе выкананні разам з харовай капэлай палаца або ў асобных самастойных выступленнях, было як бы подступам для ўзыцца найбольш цяжкай вышыні — вяршыні музычнага мастацтва — опернага. Дзіна сёлета выступіла на аматарскай сцене ў галоўнай ролі ў адной з лепшых класічных опер — «Травіяце» Вердзі. Вядома, гэта адбылося не адразу, не раптам, гэтаму папярэднічала вялікая падрыхтоўчая работа. І яна дала свой плён.

Два гады назад вядомы мастер беларускага опернага мастацтва народны артыст рэспублікі Мікалай Мікалаевіч Сярдоў був стварыў пры Палацы прафсаюзаў оперную студыю, куды ўвайшла група спевакоў-аматаў з дваццаці чалавек. Тут сутэрніціся тавараразнаўца Д. Угоднікава, інжынер Б. Палякоў, старши бухгалтар Т. Бялецкая, наладчык А. Пракапенка, слесар В. Чыхматава, урач М. Затонец, электрык Д. Марозаў, слесар Б. Гурвіч і іншыя. Многа давялося працаўца Мікалаю Мікалаевічу і канцэртмайстру Я. Марозавай са сваімі выхаванцамі, многа трэба было аддаць часу і сіл, каб не толькі навучыць



Сцэна з оперы Д. Вердзі «Травіята», паставлена опернай студыяй Палаца культуры Савета прафсаюзаў Беларусі.

Фота Ул. Крука.

кожнага з іх співаць музычна, з душой, але і памагчы авалодаць асновамі акцёрскага майстэрства, навучыць свабодна і пластычна рухацца на сцене. Карпатлівая індывідуальная заняткі па вакалу і развучванні оперных партый, рэпетыцыі на сцене — усё гэта цяпер ззаду. Прэм'ера «Травіяты» адбылася, першы спектакль опернай студыі абнародаваны. І самы большы поспех у ім прыпаў на долю Дзіны Угоднікавай — выкананцы партыі Віялеты.

Самадзейная артыстка натхнёна і музычна выконвае кожную арюю, яна жыве жыццём свайго герайні: пальміяна кахае і цяжка пакутуе. Пачуццё мерыні на хвіліну не здраджвае співачы, якая ўвесе час трывмаеца на сцене натуральна і проста, без пазіравання.

Неяк пасля спектакля я запытав у самадзейнай артысткі:

— Ці не збіраецца вы ў будучым мяняць сваю спецыяльнасць і пераходзіць працаўца на прафесіянальную сцэну?

Дзіна Угоднікава вельмі зблізілася ад такіх слоў і сціпла адказала:

— Што вы, я аб гэтым пакуль не думаю. Трэба яшчэ закончыць вучылішча, ды да таго ж хіба ўжо так дрэнна сумяшчаць сваю асноўную работу з удзелам у самадзейнасці?

І я не мог не пагадзіцца з ёю. На самай справе ў наш час, нават не будучы артыстам-пратэсіяналам, можна выступаць перад самым шырокім гледачам і радаваць яго сваім талентам.

Георгій ЗАГАРОДНІ

іншае, менавіта гэтыя радкі прымусілі адкаласці ўбок усе астатнія службовыя спрабы, таксама тэрміновыя, і літаральна ледзь не ў той жа дзень выехаць да вас. Пісьмо, дзе гаворыцца, што чалавек згубіў веру ў людзей, ні дня, ні хвіліны чакаць не можа. Но яна нічога больш страшнага, чым страціць гэтую веру, чым застацца адзін на адзін з бядою.

Вы так і ўяўляліся мне — адзінокай жанчынай, якую пакінулі ўсё, ад якой адварнулася нават уласная дачка. Ды што адварнулася! Здзекуецца самым бессаронным чынам. Гэта ж трэба, дваццацігадовая дзяўчына сядзіць на карку маці, нідзе не працуе ды яшчэ, як вы напісалі, абзывае вас непрыстойнымі словамі і асмельваеца падняць на вас руку.

І вось я прыехала да вас у Рудзенск. Прыйехала толькі з адзінаю мэтай, каб памагчы вам, каб прысадзіць вашу дачку, аддаць яе ўчынкі на суд грамадскасці. А калі спатрэбіцца, то і заклікаць для яе ўтаймавання міліцыю.

Многае, абы чым вы пісалі, — праўда. На самай справе ваша дачка паводзіць сябе непрыстойна. І сапраўды, амаль з трынаццаці гадоў яе характар нікому нічога не прыносіў ні ў школе, дзе яна вучылася, ні ў калектывах, дзе працаўала, акрамя турбот. З адной работы яе зволынілі за грубасць, на другой таксама здарылася нешта непрыемнае. Адным словам, яна спацыруе па жыцці, як па дрэнным бруку: дзе нагу абаб'е, дзе абцас зломіць.

Яшчэ васемнаццацігадовай ваша дачка паспела ўжо двойчы выйсці замуж. І ў Карэлію па вярбоўцы з'ездзіла, і ў Варкуце пабывала, і назад вярнулася — нідзе не «пры-

жылася». Потым «звязалася», як вы кажаце, з чалавекам, у якога ёсьць жонка, дзеци.

Але больш за ўсё абураюць яе адносіны да вас, сапраўды грубыя, нават праста хамскія. Я сама маці і ведаю, што няма на свеце нічога больш балючага, чым знявага з вуснаў дачкі ці сына, што няма злачынства больш цяжкага, чым замах руکі на таго, каму абавязан ты жыццём. Вы чулі, я гэтак і гаварыла вашай дачцы Галі. Але з вамі сёння ў нас размова пойдзе крышку іншай. І не здзіўляйтесь, што пойдзе яна не на старонках маладзёжнай газеты, куды вы адрасавалі сваё пісьмо. Ёсьць рэчы, абы якіх ведаіць больш карысна бацькам, чым дзецим.

Многія з нас, бацькоў, глыбока перакананы ў тым, што дзеци, па неаспрэчным законе прыроды, па такім жа інстынкце, як любяць іх саміх бацькі, абавязаны адказаць тым жа. Такія пачуцці дзяцей уяўляюцца нам гарантаваным вэксалем, бяспройгрышай аблігаций.

Але ў вашым жыцці, Валянціна Сяргееўна, здарылася нешта зусім іншае. Гарантаваны вэксаль, на які вы наядзейна разлічвалі, аказаўся пустым аркушам паперы і, нарэшце, — тым самым пісьмом у рэдакцыю, у якім вы ледзь не істэрнічна закліналі: «Ратуйце хутчэй, бо адна з нас стане ахвярай другой». І яшчэ ён аказаўся той маленькай паштоўкай, якую замест прывітання даслаў вам у дзень 8-га сакавіка ваш сын. Не паварочваеца язык, каб паўтарыць змест гэтай паштоўкі. Там не было слова «мама», не было нават вашага імя. Там не было нічога, акрамя непрыстойнай лаянкі ў ваш адрес і пагрозы: «Калі не вышлеш грошы, то...»

«А ча-
рыць,
шына
Толькі

Я н-
рыў у
але ха-
крыўё-
і бязд-
чынны

Свет.

Ужо
было
чаргов
другое
казвае
дзей
кал. Е
Мары
«дзял
і тыя
сабу
руша.
пісьм
цяпер
нымі
не да

Вос
фаўны

«Та
ладзе
Кашл
чынкі
везлі
залася
Мы с

І зи
людзі
праві
руйск
лённа
Надзе
разоў
дапам
ком б
паціл
сябры
рыяле
і мёд
дачкі
Гушча
нам з
вае м
ездзіў
Айчы
ліпаві
мір І
тым,
рыба.

Вос
чужы
чыце,
на ты

За
тыт,
і інш
Са

Панул
мерку

Мяне вельмі здзвіла, як спакойна самі вы рассказвалі аб гэтым. Мабыць, сэрца жанчыны закамянела ад крыўды, і яна ўжо ні на што не здольная рэагаваць — падумалася ў той момант. Але, дарэчы, не толькі гэта здзвіла ў вашым доме. З першай хвіліны знаёмства з вамі, аўтарам трывожнага пісьма, я не пераставала задаваць себе пытанні адно за другім. И вось першае. Ваша пісьмо напісаныя добраі літаратурнай мовай, без ніводнай памылкі. Можна было меркаваць, што аўтар яго мае спецыяльную адукцыю, многа чытае. Пісьмо магло быць напісаны і настаўніцай, і аграномам, і рахунковым работнікам. Але вы ака-
заліся падсобнай рабочай. Не падумайце, што я хачу зня-
важыць вашу чалавечую вартасць ці скажаць, што пад-
собны рабочы менш заслугоўвае павагі, чым, напрыклад,
настаўніца.

Але ж вы, Валянціна Сяргееўна, сапраўды маецце спе-
цыяльную адукцыю, калісці нават працавалі галоўными
бухгалтарам на адным з прадпрыемстваў. И цяпер, у такім
узросце, страціць сваю кваліфікацыю, пачынаць па сут-
насці жыццё спачатку — не, у гэтым, падумалася, тоўщца
якаясьці загадка. А можа і разгадка?..

Што ж здарылася ў вашай сям'і? Як жа вашай дачцы
і вашаму сыну, гэтым падсвядомым рэвізорам вашага
жыцця, даводзілася захоўваць беззаганнім высокім святым
вобраз маці?

...Хто пераблытаў ваны сцежкі ў жыцці, Валянціна
Сяргееўна? Лёс? Не, ён тут ні пры чым. У вас не здары-
лася ніякага фатальнага иышасця. Не было нават нічога
такога, што можна было б назваць адзінай непаўторнай
памылкай. Людзі? Хіба ж яны вінаватыя ў тым, што ўсё
сваё жыццё вы траплялі ў нейкія заблытаныя сітуацыі,
што ўсё сваё жыццё ператварылі ў суцэльнную чараду па-
мылак і блытаніны.

Памылкі гэтая пачаліся амаль з першых кроکаў вашага
самастойнага жыцця. Памятаеце, вы рассказалі, што муж
паехаў з дому, калі сын не было яшчэ паўтара года. Але
калі ўдалечыні ён пачаў адчуваць цяжар адзіноты і паклі-
каў вас да сябе — вы ўжо тады цвёрда ведалі, што з гэтым
чалавекам жыццё не пабудуеш, — вы ўсё ж пакінулі ма-
ленъкага сына і паехалі, бо так было больш зручна для
vas. Там, на Далёкім Усходзе, вас судзілі за нейкія
падробленыя фінансавыя дакументы. У той час, калі
вы адбывалі пакаранне, у вас з'явілася другая
сям'я. Тады вы не маглі ўзяць сына да сябе. Але
вось тэрмін адбыты. Вы ведаеце, што хлопчык трапіў
у чужыя і не вельмі добрыя рукі, але забіраць яго
не спяшаецца, бо і на гэты раз так зручней для вас. Але
менавіта тады, Валянціна Сяргееўна, вы ўпершыню і стравілі¹ свайго сына. У вас была яшчэ адна магчымасць
вырвачы сына з дрэннага асяроддзя. Гэта тады, калі вы
з другой сям'ей вярталіся на радзіму свайго другога мужа.
Сыну вашаму ў той час было 12 год, і калі б вы яго ўзялі
у сваю сям'ю, з яго можна было б зрабіць яшчэ чалавека.

Але вы ведалі, што калі забярэце Алега да сябе, то стравіце права на частку дома, дзе жыў з апекунамі сын. И вы пабаяліся стравіць гэта права і пакінулі хлопчыка пра-
цягваць жыцьць сярод дрэнных людзей. И вось вынік — гэта агідная паштоўка. Так, Валянціна Сяргееўна, вы зусім стравілі свайго сына. А дочки? Што бачылі яны за ўсе гэтыя гады, што працавалі з вамі? Вясёлыя кампаніі, заўсёд-
нія лаянкі, непатрабавальнасць да сябе і такую ж непатрабавальнасць да іх. Ці ж не так?

Памятаеце, вы самі пісалі, што ў 18 год вана Га-
ля ўжо двойчы выходзіла замуж. «Але гэта былі такія шлюбы, ад якіх застаўца маці-адзінокі і асірацеляя дзеці». Ці спынілі вы хоць раз дач-
ку, ці спрабавалі штосьці растлумачыць? Не. Вы толькі спакойна назіралі. «Хацелася, каб дачка ўладка-
вала жыццё, а раптам натрапіцца добры чалавек» — так
рассказалі вы самі аб гэтым. Не запратэставалі вы і тады, калі аднойчы Галя прывяла ў дом незнаёмага юнака і назвала яго «мужам». «Няхай застанеца, —
падумалі вы, — а можа гэта шчасце Галі?». А «муж» пажыў два дні і... знік. Суседзі заўважалі за Галай нядобрае і гаварылі вам, але гэтым яны закраналі
ваша самалюбства, і вы не прыслухаўваліся да іх
парад, а працягвалі спакойна «не заўважаць» дрэн-
ных ўчынкаў дачкі. И толькі тады, калі самі зразумелі, што трэба ратаваць дачку, інакш яна зусім за-
гіне, толькі тады пачалі біць трывогу, шукаць падтрымку і спачуванне ў людзей.

А старэйшая дачка Ліля? Кінула вучобу ў 10 класе, і вы спакойна дазволілі ёй гэта. Захацела паехаць дзяў-
чына ў Варкуту, не па камсамольскай пушчоўцы, а прости так — шукаць там шчасця. Вы і гэта дазволілі, абы вам было спакойна. Вы самі рассказалі аб тым, што і Ліля ледзь была не трапіла там у бяду, і толькі дзяякуючы таму, што сустрэла на сваім шляху добрых, чулых людзей, яна сапраўды знайшла там шчасце. А гэта ж ваша «памылка» магла абысціся дачцы вельмі дорага.

А вось яшчэ. Ужо тут, у Рудзенску, пасля ўсяго пера-
жытага вы зноў заблытаўся ў непрыгожых справах ра-
зам з галоўным бухгалтаром сельпо. И зноў вас звольнілі
з работы як чалавека, якому нельга давяраць. И так амаль
праз усё жыццё, калі прасачыць вашу біографію, за адной
«памылкай» ішла другая.

Вось так ішло ваша жыццё год за годам. А вочы
вашага сына і вашай дачкі ледзь не ўвесь час сачылі за
вамі, шукалі, за што можна любіць маці, ганарыцца ёю.
Шукалі і... не знаходзілі.

І цяпер, калі ў адказ на ўсё мае папрокі Галя з надры-
вам крикнула: «А што я бачыла добраага ад маці? Заўсё-
ды прыходзіла выпіўшая, ні з таго, ні з сяго пачынала
лаяцца, біцца...» Пагадзіцеся, што ў гэтых словах ёсьць
немалая доля прауды.

Алена КАРМАЛІТАВА

ЧАЛАВЕКА ТРЭБА ПАВАЖАЦЬ

ДАРАГАЯ рэдакцыя! Хачу падзя-
каваць усім незнаёмым маім
сяброўкам, якія прыслалі мне
цёплыя пісьмы пасля апублікацыі
ў вашым часопісе № 12 за 1961 год
майго расказу аб нашай сям'і. Многія
пытаюць у мяне, адкуль я бяру сілы,
каб пераносіць цяжкасці?

Калі мне бывае цяжка, я ўспамінаю
пра тых жанчын, якія яшчэ цяжэй,
чым мне. Хто яны? Гэта тыя, што за-
сталіся пасля вайны ўдовамі, што, пе-
раадолеўшы вялікія наяды, выгада-
валі і выхавалі сваіх дзяцей.

У нашай сям'і вельмі шмат сяброў.
Яны не героі, а звычайнія людзі.
Вось, напрыклад, Аркадзь Сакур,
слесар Парыцкага будаўніча-манта-
нага ўпраўлення. Ён вельмі добры
работнік, майстар з залатымі рукамі
і цудоўны чалавек. Мяркуюце самі:
Аркадзь ведаў, што мы даўно не ба-

чыліся з маці, і вырашыў дапамагчы
нам сустрэца з ёю. Напярэдадні
свята ён не толькі старанна ад-
рамантаваў маторную каляску мужа,
але і павялічыў яе магутнасць за-
кошт глушыцеля. Аркадзь быў не
адзін. Яму памагалі токар «Сельгас-
тэхнікі» Сяргей Лёткі, рабочы Міхail
Мітраховіч, вучань Валодзя Лайўко-
віч. Гэтыя людзі ведалі, што мотака-
ляска служыць мужу ўжо трэх гады
і што аўтарамонтны завод зробіць
капітальны рамонт за кошт дзяржавы.
Але яны адрамантавалі каляску самі,
і зрабілі гэта добра. Сябры нас пра-
водзілі ў Добруш, да маці. Дома за-
сталася старэйшая дачка з сяброў-
камі ды суседзямі, малодшых — узялі
з сабой.

Праехалі кіламетраў 200. И вось
уперадзе паказаўся вячэрні Гомель.

А на ўскрайніне горада, на мосце

праз Сож, здарылася непрадбачанае:
скончыўся бензін. Да Добруш заста-
лося 20 км, трох літраў бензіну не хапіла,
нават і таго менш. Прыйшлося прасіць праезджаючых шафёраў, каб выручылі.
Спачатку «галасавала» сама, потым спыняць машыны дапа-
магаў адзін праходжы, але беспаспя-
хова: у адных бензіну было мала,
у других дарога далёкая, у трэціх
нельга было дастаць гаручас з бака.
Мы ж пачалі цярпець бедства: матор
у нашай машыне астыў, вецер ад
Сожа ўзмацніўся — дзеці пачалі дры-
жэць ад холаду.

У гадзіну ночы спыніла машыну.
Узрадавалася: міліцыя! Прашу па-
магчы інваліду, які сам не можа вы-
лезці з кабіны і дзеці яго мерзнуть.

— А вы хто яму? — пытаюць.

— Жонка.

— Ён тут з вечара стаіць. П'яны,
напэўна, няхай праспіцца! А бензіну
ў нас няма: машына дзяжурная, усю
ноч трэба тут ездзіць.

Хацела спыніць у гэтых людзей:

«А чаго ездзіць і дзеля чаго дзяжу́рыць, як не дзеля людзей?» Але машина важна і павольна пайшла далей. Толькі нумар яе запісала: 03-03 ГСБ.

Я не знаю чыноў таго, хто дзяжу́рый у службовай машыне 03-03 ГСБ, але хачу напомніць яму, што інваліды крыбёю заваявалі права на жыццё і бяздушина адносіцца да іх — злачынства.

Марыя МІГАЙ,
прыбіральшчыца Парыцкай
гарадской бібліятэki.

Светлагорскі раён.

АД РЭДАКЦЫИ

Ужо тады, калі пісьмо Марыі Мігай было падрыхтавана да друку і чакала чарговага нумара часопіса, прыйшло другое пісьмо — ад яе ж. Вось што расказвае ў ім Марыя Іосіфаўна пра людзей хароших, якіх так многа навокал. Няхай прачытаюць і гэта пісьмо Марыі Мігай і той з чэрствай душой «дзяжурны», што не памог інваліду, і тыя шафёры, якія не знайшли спосабу памагчы сям'і дабраца да Добруша. Няхай прачытаюць яны гэты пісьмы і падумаюць добра. Магчыма цяпер яны зразумеюць, якімі бяздуннымі былі тады. И няхай ніколі больш не дапусцяць яны падобнага.

Вось гэта другое пісьмо Марыі Іосіфаўны Мігай.

«Тады, на мосце прац Сож, на хадзе наша Надзея прастудзілася. Кашляла, страціла апетыт. Твар дзячынкі зрабіўся шэрым. Калі яе павезлі на рэнтген у Светлагорск, ака- залася, што ў яе — патыненне лёгкіх. Мы спалохаліся і разгубіліся.

І зноў на дапамогу нам прыйшли людзі. Выключныя клопаты і ўвагу праявілі да нашай дачкі ўрачы Бабруйскага дзіцячага супрацьтуберкулезнага дыспансера. Мы туды вазілі Надзею на сваёй мотакалясцы шмат разоў. Аказаў нам і матэрыяльную дапамогу ў родным горадзе — і мясцом бібліятэki і райсабес. А як клапаціліся аб харчаванні Надзеі нашы сябры! Ведаюць жа яны, што матэрыяльна мы жывём не вельмі добра: і мёд, і фрукты, і масла, і сала для дачкі прыносілі. Шафёры Георгій Гушча і Алег Ждановіч дастаўлялі нам з Светлагорска свежае сметанкове масла. Туды ж дзеля нашай дачкі ездзіў на сваёй мотакалясцы інвалід Айчыннай вайны I группы Міхаіл Піліпавіч Лаўрыновіч. Камуніст Уладзімір Іванавіч Квандзель клапаціўся аб тым, каб заўсёды ў нас была свежая рыба.

Вось вам і чужия людзі. Не, не чужия яны для нас. И сярод іх, як бачыце, шафёры ёсць, але не падобныя на тых, гомельскіх...

Зараз наша Надзея мае добры апетыт, не кашляе, вясёлая. Рэнтген і іншыя паказанні ў норме.

Сардэчнае дзякую людзям!»

ВЫТРЫМКА — ПЕРШ ЗА ЎСЁ

У дзевятым нумары часопіса было змешчана пісьмо Н. С. Арловай, у якім яна скардзілася, што дзіця яе часта капрызіць. «У чым мая памылка?» — пыталася маці. Ніжэй мы друкуем водгук на гэта пісьмо.

Дарагая тав. Арлова!

Я прачытала ваша пісьмо. Пытанне, якое вы закранаеце, сапраўды, вельмі важнае і добра, што, сустрэўшы цяжкасці, вы рашылі звярнуцца за дапамогай. Я маці шасціх дзяцей і ведаю, што выхоўваць дзяцей нялёгка: у кожнага ж дзіцяці свой характар і кожны патрабуе індывідуальнага падыходу.

Мне часта даводзіцца чуць ад суседзяў і ад знаёмых скаргі на непаслушнасць дзяцей. Але як часта ў гэтым вінаваты мы самі, маці. Гэта ж мы іх муштруем: туды не сядзь, туды не хадзі, туды не лезь, гэтага не чайпай ды паводзь сябе, нарэшце, прыстойна. А пра свае паводзіны мы часта забываєм, за сабой не сочым.

Вы, таварыш Арлова, як і ўсякая маці, вельмі любіце сваё дзіця. Але мне здаецца, што ў гэтай сляпой любві вы забываеце адну вельмі важную акалічнасць. Дзіця трэба паважаць, няхай нават самае маленькае. Нельга пагардліва ставіцца і да яго заняткаў, гульняў. Вось і ў выпадку, пра які вы пішаце, у многім вы не правы. Вы ішлі дадому на абед. Навошта было чапаць Таню, прымушаць яе ісці дадому, калі бабуля толькі што выпусціла малую пагуляць. Вы праявілі настойлівасць там, дзе яна была зусім непатрэбнай.

Вы не звярнулі ўвагі на тое, чым была занята Таня. Вы ў яе нават не спыталі пра яе справы.

Прабачце мне, але ў вашым пісьме адчуваецца, што вы самі сваю маці, Таніну бабулю, недастаткова паважаеце, не лічыцеся з яе думкай. Знейкай незразумелай зласлівасцю пішаце вы пра тое, што яна ўмешваеца ў выхаванне вашай дачкі. А як можа яна стаяць убаку? Таня ж — яе ўнучка і яна з малой праводзіць большую

частку часу. Вядома, пры дзіцяці і вы, і муж, і бабуля павінны быць аднадушнымі ў сваіх патрабаваннях. Але ў патрабаваннях гэтых неабходна ўлічваць і ўзрост дзіцяці і яго ўласныя інтарэсы і схільнасці.

Галоўнае — цярплівасць. Пра гэту важную справу ў выхаванні дзяцей нельга забываць нікому. А яе якраз часта ў нас і не хапае. Асабліва ў маладых маці.

Я ўжо гаварыла, што ў мяне шасцёра дзяцей. Старэйшай дачы 17 год, а самая маленская — рэвесніца вашай Тані. Я не хачу хваліць сваіх дзяцей, але галоўнае, чаго мы з мужам дабіліся, гэта моцная дружба ў сям'і. З дзіцяцінства старэйшая прывучаны памагаць малодшым, клапаціца аб іх. Вядома, і ў нас не абыходзіцца часам без капрызаў. Вось зусім нядайна быў такі выпадак. Укладвала я спаць сваю меншаньку, і яна раптам успоміла пра соску. Пачала скідаць коўдру, плакаць і патрабаваць соску. Я спакойна ёй сказала: «Даць табе соску, а ты ж у нас вялікая. Я ж сплю без соскі, дык навошта ж табе соска? На вось табе ляльку і спі разам з ёй». И дзячынка адчула, што яна сапраўды ўжо не такая маленская.

Або вось учора. Прыходжу дадому і бачу, што дачка мая выскачыла без паліто на вуліцу і пабегла па дарожцы. А на вуліцы было трох градусаў марозу. Я ўслед за ёй таксама выйшла без паліто і кажу: «Ой, холадна, я яшчэ прастуджуся. Пойдзем апранацца». И пайшлі мы з ёй разам апранацца, іменна разам, як дарослы з дарослым.

Мы з мужам да дзяцей адносімся з павагай і дзеци гэта заўсёды адчуваюць.

К. А. НЯПОМНЯШЧАЯ

Мінск.



У СЯМ'І НЯПОМНЯШЧЫХ

Пакуль Кацярына Аляксандраўна здымает сям'ю для Эмінай сукенкі, Ларыса апранае самага маленякага — Сашу.

ЧЫРВОНЫЯ ХУСЦІНКІ

Я ПАМЯТАЮ жанчын у чырвоных хусцінках—дэлегатак, якія ў гады станаўлення Савецкай улады пракладвалі першыя сцежкі да новага жыцця. Да гэтых жанчын усе мы, работніцы, адносіліся з вялікай павагай. Яны так многа зрабілі! Успомніце, як пераконвалі жандэлегаткі сялянак, работніц наведваць лікбез, вучыцца пісаць і чытаць, як ішлі на будоўлі, становіліся да станкоў, першымі ўступалі ў калгасы. Жанчыны энергічна ўзяліся за будаўніцтва новага жыцця.

Мінула шмат год. Вырасла наша краіна, змянілася, а з ёй—і ўсе мы. Але жаночыя саветы па-ранейшаму арганізуюць жанчын, уцягваюць іх у грамадскую работу. Цяпер ужо іншыя, новыя задачы стаяць перад намі.

У нас німа статута, але мы ведаем, што жаночыя саветы закліканы дапамагаць партыйным арганізацыям весці выхаваўчую работу сярод работніц, калгасніц, хатніх гаспадынь. Члены жансавета лічаць сваім абязязкам прыягнуць як мага больш жанчын на лекцыі, гутаркі, даклады.

Не часта ж работніца можа выбрацца ў кіно або тэатр—то хатнія справы «заядаюць», то дзяцей німа на каго пакінуць. Вось і вырашылі мы праводзіць культпаходы. Аб'явілі жанчынам, што дзяцей яны могуць пакінуць у чырвоным кутку фабрыкі. Назначылі дзяжурных, якія дагледзелі б малых. Усе быті задаволены. Такія паходы мы практыкуем часта.

Шмат скарг паступала ў жансавет ад жыхароў дома № 5 па Камунальнай вуліцы. Гэта стary дом, жывуць там сем'і рабочых фабрыкі. Многія кухні ў кватэрах былі заняты пад жыллё. Жансавет правеў рэйд па праверцы санітарнага стану кватэр. Сапраўды, становішча цяжкае: брудна ў калідорах, таму што ў гаспадынъ стаяць там керагазы, прымусы—кухні ж німа.

Далажылі фабкому і прасілі аслабаніць кухні, стварыць лепшыя ўмовы жыхарам. Фабком знайшоў магчымасць перасяліць чатыры сям'і з кухань. Жыхарам зрабілася зручней, а нам, членам жансавета, удвая прыемна: дапамаглі сваім жа работнікам у добрай справе.

Шмат мы займаємся і выхаваннем дзяцей, памятаем, што яны—наша будучыня. Жансавет атрымаў некалькі сігналаў пра тое, што дзеці пасля школы прадастаўлены самім сабе, калі бацькі іх працуяць на другой змене. Вырашылі дагледзець дзяцей, арганізуваць дзяцячы клуб.

Дырэкцыя дала памяшканне. Пабялілі яго, змайстравалі сталы, лаўкі. Жанчыны пашилі сурвэткі, павесілі фіранкі на вокны, сабралі добрую бібліятэку, купілі настольныя гульні. Два разы на тыдзень збіраюцца ў гэтym клубе дзеці. Паглядзелі б, як ім добра і весела тут!

А галоўнае—перасталі дзеці без нагляду бегаць па вуліцы. Самі і прыбіраюць у клубе. Спачатку мы думалі, што абыдзімся і без дзяжурства дарослых. Але гэта ака-залася немагчымым. Бацькі згадзіліся па чарзе дзяжуць у клубе. Многія маці гавораць нам—дзякую!

Праўда, гэтym жансавет не абмяжоўвае выхаваўчую работу сярод дзяцей. У нас моцы кантакт са школай, дзе вучыцца дзеці работніц фабрыкі «КІМ». Мы ведаем, як паспявае той ці іншы вучань. Аднойчы са школы паведамілі, што вучаніца шостага класа Зіна П. дрэнна паводзіць сябе ў школе, лянуецца. Маці яе—работніца кецельнага цеха мала ўдзяляе ўвагі выхаванию дачкі. Дзяўчынка доўга гуляла на вуліцы, забываючы пра ўрокі. Давялося пра-весці сход работніц участка ў цэху. Жанчыны расказалі сваёй сяброўцы, як яны выхоўваюць дзяцей. На сходзе прысутнічала і настаўніца—кіраўнік класа, у якім вучыцца Зіна. Мінула два месяцы, і дзяўчынка направілася.

А вось у работніцы панчошнага цеха Прасняковай здалася іншая бяды: сын, вучань VIII класа, збег са школы і не вярнуўся дадому. Лёгка зразумець хваляванне маці. Шукалі яго сумесна са школай. Знайшлі. Хлопчык не захацеў варочацца ў школу, уладкавалі яго на работу ў механічны цех фабрыкі.

Зараз таварышы па работе, камсамольцы, фабком узялі шэфства над ім.


Работніцы фабрыкі часта звяртаюцца да нас за дапамогай—ці то дзеці адбіваюцца ад рук, ці то муж дрэнна адносіцца да сям'і, а ў іншай—на работе не ладзіцца,—вось мы і стараемся прыісці на дапамогу гэтym жанчынам.

У нас жансавет дзейнічае ўжо некалькі год. Членамі жансавета выбраны лепшыя работніцы фабрыкі—Аляксандра Сяргеева, Ніна Александровіч, Раія Шыманская, Ганна Іванова і іншыя. Усяго 13 чалавек. Ёсьць у нас секты—культурна-асветная, бытавая, па работе сярод дзяцей.

Вядома, мы праводзім і тэматычныя вечары, розныя гутаркі для жанчын, лекцыі для маладых маці, канцэрты. Але асноўную ўвагу ўдзяляем сямейным і бытавым спра-вам наших работніц. Стараемся своечасова падтрымача жанчыну, дапамагчы ёй, даць добрую параду.

Аляксандра ЕЛІСЕЕВА,
старшыня жансавета,
брыгадзір панчошнага цеха.

Гор. Віцебск,
фабрыка «КІМ».



Прыгонкія абрусы Аршанскаага льно-камбіната. А мастакі хочуць зрабіць іх яшчэ прыгажэйшымі. Нідаўна яны распрацавалі яшчэ дзесяць малюнкаў абрусаў.

На здымку: мастер мастакай майстэрні камбіната Б. П. Арлоў і канвіст В. А. Раманычава разглядаюць абрус з новым малюнкам.

Фота Г. Усламава.

МАЦЯРЫНСКАЯ СЛАВА

На самым краі вёскі Навасёлкі стаіць прыгожы новы дом. Кожную раніцу туды чародкамі збягаюцца дзеці. Насустречі ім выходзіць старэйшая жанчына з яшчэ жывымі цікаўнымі вачымі.

— Бабуля, добры дзені!—хорам гукаюць дзеці.

— Дзені добры, унучкі і праўнучкі,—адказвае Рыпіна Іванаўна Ручан і дастае з прыполну то яблык, то морку, то жменю арэхаў-лузуной. Нікога не абдзеліць, усім дасць. Нават і тады, калі ў госці з'едуцца чацвёрта сыноў і сямёра дачок са сваімі дзецьмі і ўнукамі. Тады «сямейка» Рыпіны Іванаўны ледзь змяшчаецца ў хаце. У такія шчаслівія дні на жакетцы Рыпіны Іванаўны пабліскавае залаты медаль маці-герайні. І калі на яго трапляе сонечны прамень, здаецца,

быццам гэта сэрца 85-гадовай жанчыны гарыць вялікай любоўю да дзяцей.

Пяцінаццаць нарадзіла іх Рыпіна Іванаўна. Чацвёра памерлі ў дзяцінстве, а адзінаццаць вывела яна ў людзі. Самаму старэйшаму—Нічыпару—62 гады. Пенсіянер, живе ў Бабруйску. Самай малодшай—Тамары—32 гады. З ёю і живе Рыпіна Іванаўна, унукай гадуе.

— Каб ўсё жыццё не рабіла, то столькі не пражыла б,—гаворыць Рыпіна Іванаўна.—І муж мой пра-жыў 83 гады. Мы з ім аднымі з першых у калгас уступалі. Прымалі нас з жартачкамі. «Адам Ручан адзін выставіць цэлую брыгаду»,—гаварылі ў вёсцы. Так яно і было. Ні адно дзіця беларучкай не вырасла ў нас. А як цяжка было іх гадаваць! Бывала, звару вя-



Міхась ЗАЛЕСКІ

НАША ЁЛАЧКА

БЫЛО гэта пад новы год. Захацелі мы ў сва-
ёй хаце ёлачку паставіць. А мы — гэта я і
мая малодшая сястрычка Надзя.

Тата нам сказаў:

— Вы ў дзядзькі Нічыпара папрасіце. Ён вам
самую прыгожую ёлачку прынясе.

Пайшлі мы да дзядзькі Нічыпара. Так лесніка
нашага завуць. Выслухаў ён нас і кажа:

— Давайце дамовімся. Тут каля самай вёскі ле-
сасека ёсць. Вы сходзіце туды і нарвеце там па
торбачцы яловых шышак, а я вам за гэта ёлачку
принесу. А Дзед-мароз ад сябе асабіста вам яшчэ
і пачастункаў прынясе.

Назаўтра ўсё было, як дамовіліся. Дзядзька Ні-
чыпар падвечар прынёс нам з лесу ёлачку, а мы
яму падалі па цэлай торбачцы яловых шышак.

— Вы іх лепей пад ёлачку паставіце,—параіў ён,—
як убрэрэце сваю ёлачку і спаць ляжаце, прыйдзе
Дзед-мароз ёлачку паглядзець. Ён шышкі сабе за-
бярэ, каб потым вясною з гэтых шышак насенне
па лесе рассеяць, а ў торбачкі гасцінцы для вас
пакладзе.

— Вось здорава! — усклікнуў я. А Надзя дык аж
на адной назе заскакала. Так яна заўсёды ад ра-
дасці робіць.

лікі чыгун бульбы, паставіло на
стол міску агурукой ці кіслай капу-
сты—праз пяць мінут ужо і чыгун
і міска парожнія. Ложкаў не было
дзе ставіць. Дзеці спалі на палку,
у рад, нібы салдаты. Раніцай уста-
нуць, гармідар, як на базары. Але
мы з бацькам усім давалі рады.
Ніхто з дарогі не збіўся. Усе па-
канчалі школу, хто—сямігодку,
хто—дзесяцігодку. Пяцёра—Ары-
на, Валя, Тамара, блізнятны Вікен-
цій і Віктар—жывуць і працујуць
у родным калгасе. Ва ўсіх ужо дзе-
ці, ёсць і ўнукі. Павел у Мінску
живе, працуе таваразнаўцам.

А вунь на фота Дуня са сваімі
дзецьмі і ўнукамі. У Гродна жыве.
Добры ў яе мужык, дружна жыву-
ць. Валодзя ў Слуцку ў гархарч-
прамгандлі працуе. А двух сынкоў—
Яўхіма, ён быў лётчыкам,
і Ваню — забілі на фронце, па-
хавальныя атрымала...

Праслушаўши па радыё артыкул
знатнай звенявой Н. Р. Заглады,
Рыпіна Іванаўна Ручан з жалем
сказала:

— Зайздрошчу ёй. Я таксама
калісці такая няўримлівая да ра-
боты была.

...Калі я пакідаў гасцінны домік

МАМА, ПАЧЫТАЙ!

Навешалі мы на ёлачку цацак розных, а пад
ёлачку торбачкі з шышкамі паставілі і спаць палег-
лі. Нам доўга не спалася. Вельмі ж не цярпелася
хутчэй Дзеда-мароза ўбачыць і паглядзець, што ён
у нашы торбачкі пакладзе.

Раніцою разбудзіла нас мама.

— Уставайце, — кажа яна, — паглядзіце, якія гас-
цінцы прынёс вам Дзед-мароз. Кінуліся мы хутчэй
да ёлачкі і аж ахнулі: замест шышак ляжалі ў тор-
бачках арэхі, цукеркі і чырвоныя, чырвоныя
яблычкі, усё роўна як тыя, што ў садзе ў дзядзькі
Нічыпара растуць. Вось якая наша ёлачка і добры
Дзед-мароз!

Алена КОБЕЦ-ФІЛІМОНАВА



З МАМАЙ НЕ СТРАШНА

Ноч павісла над зямлём
Цёмна-сінай плямай.
Ой, як страшна спаць адной,
Ды не страшна з мамай.

А Б'ЯВА



«Збег маленькі цюцька Такса,
Колер чорны, быццам вакса.
Як убачыце — злавіце:
І адразу ж пазваніце:
Два — нуль восем — дзвеяноста,
Маме альбо Вову прости».

Мал. Я. Шыбнёва.

на ўскрайне вёскі, дагараў кароткі
асенні дзень. За лес садзілася сон-
ца. Чысты блакіт неба прадказваў
замараракі. Паўз мяне прабегла
яшчэ адна чародка дзяцей: таксама
да бабулі ў госці. І гэта таксама—
галінкі вялікага радаслоўнага дрэ-
ва Ручаноў. Акрамя дзяцей, у Ры-
піны Іванаўны 24 унукі і 15 праў-
нукаў. І хоць па гадах у гэтай доб-
рай і ветлівой жанчыны ўжо даўно
зіма, сэрца яе перажывае «бабіна
лета».

М. ТЫЧЫНА

Калгас імя Дзяржынскага
Старадарожскага раёна.



ЗАЯЎКА НА СТАЛАСЦЬ

ТЫСЯЧЫ дзяўчат і юнакоў на парозе душэўнай сталасці шукаюць адказ на складанае пытанне: як жыць?

Зоі, галоўнай герайні аповесці Лідзіі Арабей «Мера часу» (Дзяржава выдавецтва БССР, Мінск, 1962), не лёгка было адказаць на яго. Пасля заканчэння дзесяцігодкі яна пайшла працаўца на гадзіннікавы завод. Але першае самастойнае сутыкненне з жыццём для яе абышлося занадта дорага.

Сюжэт аповесці не складаны. У творы няма мудрагелістых сюжэтных хадоў. І гэта, менавіта, па той простай прычыне, што пісьменніца ставіла перад сабой адну мэту: праудзіва расказаць аб шляхах-дорогах сённяшніх дваццацігадовых. І можна смела сцвярджаць, што яна дамаглася свайго. Герой прадстаюць перад намі ў самыя звычайнія будзённыя дні і ў такія моманты, калі ім даводзіцца зрабіць рашучы крок у сваім жыцці.

Пісьменніца змагла паказаць развіццё харектараў галоўных герояў аповесці — Зоі, яе бацькоў, Рэні, Разаліі Сямёнаўны, Юры і Жэні. Праўда, выпісаныя не з аднолькавай мастиц-

кой сілай, але ўсе застаюцца ў памяці, жывуць.

Цікавыя, своеасаблівія людзі акружуюць Зою, змагаюцца з яе і з ёю перамагаюць хцівае, нікчэмнае, дробязнае, што стрымлівае іх хаду ўперад. Скажам, Рэні Валожына кранае самыя тонкія струны нашага сэрца сваёй чысцінёй, чалавечнасцю. Шчасце свайго існавання яна бачыць у нястомным служэнні людзям. Чалавек вялікай душэўнай сілы, старэйшая работніца завода Ольга Мікалаеўна. Не без сімпатіі аднясецца чытак да герояў аповесці — Разаліі Сямёнаўны, Юры.

Вялікае месца ў аповесці займае асабістая драма Зоі, але і тут пісьменніцы не здрадзіла пачуццё меры. Занадта вялікі цяжар выпрабаванняў і нягод ускладзен на плечы герайні, аднак ад гэтага твору ў цэлым толькі выйграў. Неабдуманыя кроکі, зробленыя Зоі на парозе яе душэўнай сталасці, прымушаюць чытака задумацца над яе памылкамі і наогул над жыццём.

Аповесць Л. Арабей сведчыць аб тым, што малады празік умее заўважыць індывідуальнае, своеасаблівае ў чалавеку і праз гэта ісці да цікавых вывадаў, абагульненняў. Скажам, жыццёвая біяграфія Рэні Валожынай скоплена сцісла, эканомна, а галоўнае — чалавечы харектар перададзены трапна, у найбольш адметных рысах. Ярка намаляваны адмоўныя образы твора, асабліва Жэні.

Безумоўна, не ва ўсіх адносінах аповесць Л. Арабей «Мера часу» беззаганная. Паасобныя эпізоды напісаны вяла, невыразнай мовай. Але радуе іншае — тое, што першы буйны твор маладога празіка з'яўляецца заяўкай на сталасць.

М. КАЦЮШЫН

Дарагія таварыши!

Вы падпісаліся ўжо на наш часопіс? Напамінаем Вам, што падпіска на часопіс «Работніца і сялянка» на 1963 год прымаецца ўсімі паштовымі аддзяленнямі.

Да ведама падпісчыку
за мяжамі нашай рэспублікі

Падпіску на часопіс вы можаце аформіць у сябе на месцы. «Работніца і сялянка» ў алфавітным каталогу газет і часопісаў «Саюздруку» лічыцца пад індэксам 74996 — на стар. 88. Падпісная цана на год — 2 р. 16 к.

на 6 месяцаў — 1 р. 08 к.
на 3 месяцы — 54 кап.



Задзілі

Уладзімір КОРБАН

Байка

У канцыляры ўстановы
Сядзяць дзве цацакі. Яны гатовы
Усіх паспляжыць языкамі ўраз.
«Якія густы плоскія ў наш час! —
Сіпіць адна. — Вось гэта самая, карова,
Што ў планавым... Ну як яе.. у нас...»
«Зязюліна? — другая стрэльнула вачыма.

«Так, так. На ёй не паліто, а мех!»

«А туфлі... Бачылі вы? Смех!

У іх на людзі выйсці немагчыма.

Насіць абутик гэтакі? Крый бог!»

А тут Зязюліна раптоўна на парог...

Пляткаркі языкі спачатку праглынулі,

Але пераглянуліся, ўздыхнулі

І іншую размову завялі:

«Якое паліто! Якія туфлі, божа!

Як гэта хораща і як прыгожа!

Вы добрых майстраў, як відаць, знайшлі.

Хто шые вам? Хто ў вас бярэ заказы?»

Калі ж пайшла Зязюліна, адразу

Яны да тэм новай перайшлі.

«Начальнік наш... Хи-хі-хі! Пацеха!

Яго ж ніхто не паважае ні на грам».

«Машыну водзіць сам!»

«Мы з мужам бачылі, як ён учора ехаў, —

Кажу, вядома, па сакрэту вам, —

За горад з гэтай самай Усцяй...»

«Так, так, яна ў ягоным гусце!»

«Стары, а лавелас такі!»

«Ён з ёю ездіць усё лета».

Ды тут начальнік выйшаў з кабінета.

І зноў пляткаркі праглынулі языкі.

Мы закранулі тут адну такую пару

І з прыкрасцю успомнілі пра іх.

А ёсць там-сям сярод завочніц вось такіх

Нямала, што і з вусамі на твары.

Ёсць досыць і мужчын крытыкаваць ахвочых

Бліжэйшага свайго,

але не ў вочы.



Малюнкі А. Чуркіна.

Карысція ПАРАДЫ

Высокі абцас

Якій вышыні павінен быць абцас у жаночых туфлях?

Гэта залежыць ад моды, скажуць некаторыя. Але ж абцас служыць не толькі патрабаванням моды. Вельмі высокі абцас на-дае назе ненатуральнае палажэнне, пакарочвае крок і недастаткова змянччае штуршкі і страсенні, які ўзікаюць пры хадзе. Пункт апоры пры гэтым пераносіца ўперад, і цела ўсім сваім цяжарам цісне на пярэднюю частку ступні.

Наша ступня не дакра-наеца ўсёй падэшвой да плоскасці, а падобна да трыножніка мае свае пункты апоры. Такая будова ступні дазваляе ёй вы-трымліваць уесь цяжар цела чалавека.

Калі вага цела жанчыны, напрыклад, 48 кілаграмаў, а вышыня абцаса яе туфляў 3—4 сантиметры, уесь цяжар цела раз-мяркоуваеца на абедзве ступні раўнамерна—па 24 кілаграмы; з іх 18 кілаграмаў падае на пятку і толькі 6—на пярэдні ад-зел ступні. А пры абца-се ў 7 сантиметраў пярэд-ні адзел ступні перагру-жаеца амаль у тры разы больш нормы. Пры гэтым папяроны звод ступні ро-біца пляскатым і нібы распластваеца.

Ад доўгага нашэння вы-сокіх абцасаў на падэшве можа ўтварыцца балючы мазоль. Пальцы ўпіраю-ца ў насок туфля, а гэта часам выклікае іх скры-ленне, асабліва часта—вялікага пальца з разра-станныем «костачкі». Вось чаму ўпартыя модніцы ўрэшце бываюць вымушаны насіць спецыяльны ар-тапедычны абутик, а часам ім нават даводзіца звяр-таца за хірургічнай дапа-могай.

Паводле даных айчын-ных і зарубежных вучо-ных, каля палавіны на-сельніцтва зямнога шара хварэ рознымі ступенямі пляскатай ступні, пры-чым часцей сустракаецца ў жанчын. Адна з прычын развіцця пляскатай ступні—нерачыянальны абутик, у прыватнасці абутик з вельмі высокім абцасам.


Эфектыўная мера праду-хлення пляскатасці ступні — правільны падбор абутика.

Калі ўесь час насіць абутик без абцаса, гэта таксама можа садзейні-чаць развіццю пляскатасці ступні. Нядобра праводзіць уесь дзень дома або на работе ў тапачках: імі трэба карыстацца толькі кароткі час для хатняга ўжытку.

Такім чынам, абутик рабочы і для хадзьбы па вуліцы павінен быць з не-вялікім устойлівым абца-сам вышынёй 3—4 сантиметры. Толькі выхадны абутик, які надзяяеца на непрацяглы час, можа мець высокі абцас.

Кандыдат медыцынскіх навук
М. М. ШЭНІНГ-ПАРШЫНА

(з часопіса «Здоров'е»).



нную адтуліну заткнуць той жа запалкай. У такім выглядзе лімон не са-псуецца на працягу не-калькіх дзён.

Для паляпшэння смаку тушанага мяса выкарыстоўваюць цыбулю, моркву, пятрашку, сельдэрэй, парэй. Агульная колькасць гэтай гародніны па-вінна складаць 100 г на 1 кг мяса.

Каб лупіны бульбы, якая варыцца «ў мундзірах», не лопаліся, дадайце ў воду некалькі кропель воцату. Адвараная бульба будзе смачней, калі пры варцы пакласці ў каструлю крыху кропу, загарнуўшы яго ў кавалачак марлі.

Для вас, мужчыны

Мужчынам — пра догляд скуры твару

Мужчыны звычайна ўдзяляюць догляду скуры твару значна менш увагі, чым жанчыны. І гэта натуральна. Але як быць мужчынам, у якіх пасля мыцця скура «сцягваецца», пачынае лушчыца, пакрываецца плямамі?

Тут ужо не пазбегнуць ужывания крему «Атласны» або «Янтар»—для су-хой скуры, «Ідэал» і «Мас-коўскі»—для ўмерана тлу-стай. Каб крэм не быў прыкметны і скура ад яго не блішчэла, раім нано-сіць крэм на вільготную скуру адразу ж пасля мыцця.

Калі скура твару пра-змерна сухая, лепиш кары-стацца не мылам, а мыль-ным крэмам для галення, які не толькі ачышчае, але і змянччае скуру.

Мужчынам з тлустай порыстай скурай твару, апрача ранішняга мыцця халоднай водой з туалет-ным мылам, трэба раз у дзень ачышчаць твар лась-ёнам «Старт», «Кемеры» або «Рамонак».

Для галення наша пар-фумерная прамысловасць выпускае мыльны парашок «Нега», мыльную па-лачку і розныя крэмы.

Гэтыя сродкі добра пераносіць любая скура, на-ват тая, якая лёгка раз-дражняецца.

Тым, у каго скура асаб-ліва чуллівая, а валасы вусоў і барады густыя, пе-рад галенням карысны га-рачы кампрэс. Змочаную ў гарачай водзе і добра выціснутую чистую сур-вэтку накладваюць на твар, папярэдне змазаны крэмам «Ланалінавы», «Янтар» або тонкай плён-кай мыльнага крэму для галення. Праз 3—4 мінuty кампрэс здымают, твар густа намыльваюць і затым голяць.

Калі пасля галення па-явіцца раздражненне, то, змыўши са скуры мыла, можна накласці щэлкы кампрэс, змочаны ў адвары рамонку (чайную лыж-ку заварваюць шклянкай вару) або трохпрацэнтным растворы борнай кіслаты.

Гарачы і щэлкы кам-прэсы не трэба ўжываць людзям з павышаным крыва-ным ціскам, пры стой-кай чырвані твару (раза-це), а таксама тым, у каго на твары выразна відаць дробныя крываносныя са-суды (целеангіктазі).

Мужчынам з тонкай, чуллівой скурай рэкамен-дуеца карыстацца элек-трычнай брытвай, якая не голіць, а стрыжэ валасы, і таму іх не трэба змян-чаць мыльным крэмам. Наадварот, валасы павінны быць цвёрдымі, а для гэтага перад галеннем можна прыпудрыць твар талькам, тлустую скуру працерці туалетным во-цатам, а нармальную або сухую змазаць крэмам «Паўночны».

Драпіны і парэзы пасля галення трэба змазаць ёдам, трохпрацэнтным рас-творам перакісу вадарода або спецыяльным алоўкам з квасцоў. Не забывайце перад ужываннем вымыць аловак і насуха працерці яго чыстым ручніком.

Часам балючыя адчу-ваниі пры галені выклі-каюць уросшыя валасы. Доўгія уросшыя валасы можна асцярожна выцяг-нуць іголкай, папярэдне прадэзінфікаванай у спір-це або адэкалоне. Каб пазбегнуць далейшага ўра-стания валасоў, гэтыя ўча-сткі трэба галіць штодзён-на.

Брытвенныя прылады неаходна тримаць у чыс-таце, карыстацца індыві-дуальным пэндзлем, чы-стымі сурвэткамі і ручні-ком, каб у драпіны не тра-пілі мікробы, якія выклі-каюць захворванні скуры.

Калі на твары ўтвары-ліся гнайнічкі, не трэба мыцца; лепиш ачышчаць скуру ватным тампонам, змочаным у адэкалоне. Ні ў якім разе нельга выці-скаць гнайнічкі, таму што гэта толькі ўзмацняе хва-равіты працэс.

І. І. КАЛЬГУНЕНКА,
урач-косметолаг.

КУЛІНАРІЯ

ЗАЛІУНЫ КАРП ПА-ВЕНГЕРСКУ

У ачышчанага і выпатрашанага вялікага карпа (або іншай рыбы) адраза юць галаву і дзеляць яго па хрыбу на дзве філейныя палавіны без рэберных і пазваночных касцей. З галавы, хрыбта, плаўніка, ікры або малака рыбы з нарэзанай колцамі цыбуляй, соллю вараць моцны булён.

Булён вараць каля гадзіны на слабым агні. Затым філе разразаюць на порцыі, кладуць іх у булён і прыпускаюць.

Кавалкі рыбы складаюць у глыбокое блюда і заліваюць іх булёнам, працэджаным праз частае сіта. Блюда ставяць у халоднае месца. Жэле павінна быць празрыстым. Блюда ўпрыгожваюць кружочкамі, нарэзанымі з крутых яек.

ВАРЭНІКІ З БУЛЬБЯНАГА ЦЕСТА

500 г бульбы, 1 яйка, 300 г муки.

Начынка: соль, скваркі, 100 г манных круп, перац.

Бульба варыцца з лупінамі, абіраецца і прапускаецца праз мясарубку. Змешваецца з яйкам і мукой, старанна вымешваецца рукой, пакуль не атрымаецца мяккае цеста, якое адстае ад руکі.

Прыгатаўляеца начынка. Скваркі прапускаюцца праз мясарубку. Манные крупы трэба падсмажыць у каструльцы на слабым агні, размешваючы ўесь час, каб не прыгарэлі. Калі яны падрумяняцца, уліваецца пакрысе кіпячая вада (крыху падсоленая) у такой колькасці (прыкладна 2 кубкі вады), каб атрымалася густая каша. Пакідаюць для ахаладжэння, пасля чаго змешваюць яе з сечанымі скваркамі і невялікай колькасцю перцу.

З бульбянага цеста раскачваюць на кухонным стале, пасыпаным мукой, пласт таўшчынёй прыкладна ў $\frac{1}{2}$ пальца. Шклянкай выразаюць кружкі, пасярэдзіне кладуць начынку, кружкі складаюцца ўдвая, краі зашыпваюцца пальцамі.

Пасля гэтага варэнікі варыцацца ў крыху падсоленай вадзе.

Гэтая ж варэнікі можна начыніць тушанай капустай, пловам з рысу з падрумяненай цыбуляй або сечанай печанню і г. д.



ЗАПЯКАНКА З БУЛЬБЫ

500 г бульбы, 300 г мяса, 1—2 цыбуліны, 1 ст. лыжка муки, алій, 2 яйкі, соль, перац, пятрушка, $\frac{1}{2}$ шклянкі малака (смітаны).

Бульбу трэба аbabраць, нарэзаную лустачкамі, выцерці чыстым ручніком і напалавіну падсмажыць у алеі. Мяса прапускаецца праз мясарубку, змешваецца з падрумяненай цыбуляй, яйкам, соллю, перцам і насечанай пятрушкай.

У вялікую каструлю кладзецца рад бульбы, рад сечанага мяса, зноў рад бульбы і зноў мяса, пакуль не выйдуць усе працукты. Апошні слой павінен быць з бульбы. Запяканка ставіцца ў духоўку.

Амаль у готовым выглядзе заліваецца соусам, які робіцца так: яйка размешваецца з мукой і смітанай або малаком. Запяканка зноў ставіцца ў духоўку на 30 мінут.

Для таго, хто захоўвае дыету, бульба для запяканкі адварваецца і разжаецца лустачкамі, чаргуюцца з адвараным мясам, прапушчаным праз мясарубку і змешаным з пятрушкай.

ШАХАР-ЛАХУМ

На 200 г топленага масла: 200 г цукровага пяску, 1 яечны жаўток, 50 г каньяку, 500 г муки.

Топленое масла расцерці, дадаць цукровы пясок і працягваць расціранне яшчэ 5—10 мінут. У гэтую масу пакласці яечны жаўток, уліць каньяк або гарэлку і перамяшаць, пасля чаго ўсыпаць муку і замясіць цеста.

Сфармаваць цеста ў выглядзе круглых праснакоў вагой па 60—70 г і выпікаць у духоўцы.

ПЯЧЭННЕ ЯЧЧАЕ

На 250 г муки: 100 г цукру, 100—150 г вады, 3 яйкі, 5 г солі, 5 г пітной соды, 150 г масла для абсмажвання.

У яечных жаўткі, расціртыя з цукрам, наліць кіпячонае астуджанае малако і старанна перамяшаць, пасля чаго дадаць ваду з разведзенай у ёй содай і соллю. У гэтую масу пакласці збітыя яечныя бялкі, перамяшаць, усыпаць невялікімі порцыямі муку і замясіць цеста.

Гатавае цеста раскачаць на тонкія пласты, нарэзаны на кавалачкі квадратнай формы. Затым накалоць іх відэльцам у 2—3 месцах і абсмажыць з абодвух бакоў на топленым масле.

ГРЭНКІ З ФРУКТАМИ

Нарэзце акуратнымі лустачкамі батон белага хлеба.

Разатрыце яйкі з цукрам і разбаўце малаком. Змачыце ў гэтай сумесі лустачкі хлеба і падсмажце іх на масле.

Выкладзіце гатовыя грэнкі на блюда, на кожную з іх пакладзіце некалькі ягад. Паліце гарачым фруктовым салодкім соусам.


На 250 г белага хлеба: 2 яйкі, 50 г цукру, 1 шклянку малака, 2 ст. лыжкі масла, $\frac{1}{2}$ бляшанкі фруктовых консерваў; на соус—125 г сірапу з кансерваў, 50 г цукру, 50 г курагі.



КРАСВОРД

1. Аповесць В. Васілеўскай. 2. Музычны твор. 3. Вялікі рускі мастак. 4. Адзінка часу. 5. Горад, у якім жыву і працаваў К. Цялякоўскі. 6. Ягода. 7. Чалавек, які пакутуе ад заганы мовы. 8. Гераічная дачка беларускага народа. 9. Пушны звер. 10. Каштоўны метал. 11. Наборная машина. 12. Горы ў Азіі. 13. Горад, абласны цэнтр БССР. 14. Вялікі рускі пісьменнік. 15. Нацыянальнае рускае жаночае ўбранне. 16. Літаратурны жанр. 17. Німецкая пісьменніца. 18. Знак, які выдаецца ва ўзнагароду. 19. Прыбярэжнае суднаходства. 20. Кругасветны падарожнік. 21. Фаза развіцця. 22. Вядомы кампазітар. 23. Першая руская лётчыца, якая атрымала дыплом пілота-авіятара. 24. Геаметрычнае фігура. 25. Опера Ж. Бізэ. 26. Раман К. Сядых. 27. Герой рамана М. Астроўскага «Як гарставалася сталь». 28. Член арганізацыі «Маладая гвардыя», Герой Савецкага Саюза. 29. Зброя фехтавальнічыка. 30. Мінеральная вада. 31. Аўтаномная рэспубліка на Паўночным Каўказе. 32. Воінскае званне.

Склалі Тамара і Рыгор Якушы



КТАМИ

уратнымі
белага

і з цук-
малаком.
ї сумесі
падсмаж-

гатовыя
на кож-
зіце не-
іце гарा-
салодкім

га хлеба:
цукру,
ка, 2 ст.
блішанкі
вераў; на
ту з кан-
ру, 50 г

3. Вялікі
суб'ект і пра-
і пакутуе
народа.
орная ма-
р БССР.
е рускае
Чамецкая
нагароду.
гны пада-
мпазітар.
ылом пі-
. Опера
I. Астроў-
цы «Ма-
броя фех-
мная рэ-
занне.

Якушы

8
9
10
11



Альда Д'АЛЕСАНДРА

ПАДАРУНАК ДЛЯ ЛЕТЫЦЫІ

Ну, хутчэй ідзі ж, хутчэй, Джызела! — гаворыць Валерый, цяжка дыхаючы і раздуваючы, як маленькая мяхі, свае касетліва напудраныя шчокі, сцягнутыя падвязанай пад бараду карычневай у буйны чорны гарох хусткай.

— Яшчэ крыху, і мы прыйдзем.

Дзе бабулыкі з цяжкасцю прабываюцца праз вясёлыя святочныя натоўп. Сёння пярэдадзен Новага года, і вулічнае ілюминацыя і прыбраныя ёлкі ў вітрынах сваім яркім зязненем разрываюць ледзяны туман, што апусціўся над горадам. Гэты туман пранікае праз старэнкія паліто і пранізвает холадам згорбленыя плечы дзвюх жанчын.

Джызела цягне велізарны пакет, перавязаны некалькі разоў вяроўкай, і яе рукі ў шарсцяных пальчатках ужо, напэўна, баліць. Абедзве сястры выйшлі разам і накіраваліся да цэнтра горада, несучы па чарзе загадкавы пакунак. Цяпер чарга Джызелі. Яна ніжэй ростам і пайней за Валерью. На галаве ў яе вялікі чорны берэт, з-пад якога выбываюцца мяккія пасмы сівых валасоў.

— Пацярпі, дарагая, мы прыйшлі ўжо. Калі я не памыляюся, гэта тут. Так, іменна тут, — і Валерия кіўком галавы паказвае на вялікі антыкварны магазін, які велічна ўзвышаецца ў цэнтры вуліцы.

— Давай крыху адпачнём, — гаворыць Джызела. — Мы не павінны ўваходзіць такімі задыханымі.

— Вядома, не павінны, — згаджаеца сястра, і, каб крыху прыйсці ў сябе, абедзве жанчыны пачынаюць разглядаць бліжэйшую вітрыну. Гэта магазін канцэліярскіх тавараў, які выставіў мнóstva бескарысных, але чароўных калядных цацак: кітайскія ліхтарыкі, віншавальная паштоўкі, залацістыя ніткі «дожджыку», настольныя календары, аничныя лялечкі, гіганцкія бакалы і малюсенькія графінчыкі.

— І ўсё-такі мне хацелася б калі-небудзь упрыгожыць так наш пансіён, — заўважае Джызела, папраўляючы чорны берэт. — Нашы жыхары, напэўна, былі б задаволены.

— Вядома, таму што яны заўсёды сустракаюць Новы год у нашым доме.

— Ну, пойдзем, пойдзем, — падгандяе Валерия, якая нават у свае сямдзесят год не забывае пра тое, што яна старэйшая сястра лёгкадумнай і экзальтаванай шасцідзесяцімігадовой Джызелы. — Па-

глядзім спачатку, што мы можам выцягнуць з гэтай скнары.

Яна бярэ пакет і з рашучым выглядам уваходзіць у магазін, накіроўваючыся праста да гаспадара, высокага і супровага на выгляд сіньёра Атавія. Яна спыняеца перад ім, прыжмурыўшы чорныя вочы, якія становяцца падобнымі на дзве гарошыны, упаўшыя з яе хусткі.

— Эта вы сіньёр Атавія? — пытае яна без усякай прадмовы. — Паглядзіце вось, што мы вам прынеслі. Але толькі ўмовімся: аплаты зараз жа. Мы таксама хочам святкаваць сёння.

— У нас ёсьць пляменніца, якая пасля заўтра выходитць замуж, уявіце! — даверліва дадае Джызела.

Сіньёр Атавія цмокает губамі, але не адказвае ні слова і бярэцца развязваць пакет, павольна перабіраючы вузельчыкі сваім доўгімі выпечанымі пальцамі, нібы расцягваючы прыемнасць, падобна да таго, як ігрок у покер адкрывае па міліметру згадзеня яму карты. Дон Атавія добра ведае, што ў гэтym пакунку павінна быць або штосьці зусім нявартае, або якая-небудзь рэдкасць — чисты заработка для яго, сапраўдны падарунак да Новага года.

— Не, вы зірніце толькі, — гаворыць ён урэшце, падымаючы і апускаючы пле-чы, нібы трасучыся ад бязгучнага смеху, але тым часам паспейшы ўжо ацаніць мініятурны туалетны столік, які паказаўся з-пад газетнай упакоўкі: цудоўная рэч дзевятынцатага стагоддзя, за якую можна ўзяць дзвяноста, а то і сто тысяч лір, а заплаціць максімум пятнаццаць.

— Але ж такіх столікаў, дарагія сіньёры, у нас у магазіне колькі хочаш! Мы праста не ведаем, куды іх ставіць. І потым, гаворачы адкрыта, гэта, здаецца, падробка.

— Паслухайце, сіньёр, — гаворыць Валерия, апускаючы руку на столік. — Гэты столік стаяў у спальні нашай бабулі, значыць, ён зроблен не пазней 1858 года, гэта значыць года яе вяселля. Колькі ён можа каштаваць у вашым магазіне, не ведаю, але павінна толькі сказаць адно: мы хочам за яго трывцаць тысяч лір. Гэта сума нам патрэбна сёння вечарам, і мы не можам скараціць яе ні на паўліры.

З напудраных шчок Валерий, якія ад такой энергічнай размовы раздуваюцца

яшчэ больш, сыплеца ружовы пылок. Дон Атавія глядзіць ёй праста ў вочы, і позіркі іх скрыжоўваюцца. Яны нібы мераюцца сіламі, і дон Атавія прызнае ў старой сабе роўную. Яна ведае, колькі каштует рэч, і ведае, колькі яна хоча. І яна не ўступіць. Ды і яму па сутнасці такая цана падыходзіць. Не варта скучіцца ды яшчэ напярэдадні Новага года.

Ён прыкусвае ніжнюю губу, нібы пакрыўджанае дзіцца, потым працягвае Валеры лісток: «Мя, прозвішча, адрас, — гаворыць ён і, пастукаючы ўказальным пальцам па стале, дадае: — У маім магазіне выдаецца гарантія на кожную рэч». Затым павольна адлічвае трох паперкі, узятыя з касы: дзесяць, дваццаць, трывцаць тысяч.

— Дзякую, — гаворыць Валерия, паспешна хаваючы гроши ў сумачку. — Джызела, хутчэй ідзём адсюль, — і на кіроўваецца да выхаду ў суправаджэнні сваёй сарамлівай сястры, якая шэпча ёй ззаду:

— Цяпер мы зможам зрабіць сапраўды добры падарунак нашай малютцы.

Зачыніўшы з трэскам за сабой шкляныя дзвёры магазіна, Валерия падымает галаву ўверх, разглядае ілюминацыю і цяпер ужо з задавальненнем удыхае ў сябе халоднае снежаньскае паветра. З трывцацю тысячамі лір у кішэні яна адчувае сябе каралевай.

— Вядома, дарагая, — адказвае яна сястры, — але ці не выпіць нам па кубку гарачага шакаладу, першым адправіцца купляць падарунак? Мы ж таксама павінны адсвяткаваць Новы год.

І, не чакаючы адказу, яна ўваходзіць смелымі крокамі ў адно з самых шыкарных цэнтральных кафэ. Канцы яе карычневай у чорны гарох хусткі цяпер пераможна завязаны каронай.

А пакуль сёстры п'юць свой шакалад, у магазін дона Атавія ўваходзіць важная

кліентка і спыняеца якраз перад столікам дзевятынцатага стагоддзя. Гэта баранеса Арнальдзі. Яна шукае дарагі на вагодні падарунак для Летыцыі Гароні, славутай опернай спявачкі, пра якую апошні час шмат пішуць і гавораць у артыстычных і свецкіх колах і якая сёння ўвечары наладжвае вялікі прыём у сваёй новай віле на вуліцы Апія Антыка. Столік дзевятынцатага стагоддзя з упрыгажэннямі ў форме кветак і крыштальны гранёны дошкай можа стаць у гасцінай спявачкі арыгінальным ігравым столікам, а яго шуфлядкі можна выкарыстаць для палявых кветак. Адным словам, гэта будзе арыгінальнейшы падарунак, і прытым вышэшага класа. Баранеса хутка дамаўляеца з донам Атавіа аб цане і падпісвае чэк, а праз гадзіну, нацёрты да бліску, з ярлыком антыкварнага магазіна, увесь увіты кветкамі столік быў ужо дастаўлены на вілу Летыцыі.

Летыцыя песьціца на канапе ў сваёй прасторнай спальні, абстаўленай у стылі ампір (віла была куплена разам з мэбламі). На твары ў актрысы лёгкая пажыўная маска. Вочы яе заплюшчаны, яна аддаеца марам, наперад цешачыся чахающим яе ўвечары трывумфам. І сапрауды, усё гатова для ўрачыстасці. Элегантны туалет раскладзены на пасцелі: новая брыльянтавая каралі, якія яшчэ ніхто не бачыў, — дакладная копія адной старадаўнейшай каштоўнасці — спецыяльна выпісаны з Парыжа і ўжо захоўваеца ў маленькім сейфе; цырульнік прыйдзе праз гадзіну і зробіць прычоску; адзін модны свецкі часопіс прышле карэспандэнта і фатографа, якія зробяць «каляровы рэпартаж» пра свята.

— Дазвольце ўвайсці? — У пакой спявачкі нячутнымі крокамі ўваходзіць Анета, яе сакратарка. — Прыvezлі падарунак ад баранесы Арнальдзі: антыкварная рэч вялікай каштоўнасці.

— Скажы, калі ласка, каб унеслі сюды, — загадвае Летыцыя, не падымаючы галавы; і калі столік ставяць перад канапай, Летыцыя кідае на яго беглы позірк.

— Вельмі міла, — гаворыць яна і зноў заплюшчвае вочы. Потым, падумаўши аб нечым, хутка садзіцца, адразу забыўши пра пажыўную маску.

— А ну, пакажы мне яго лепш. — І, напружана зморшыўшы лоб, шэпча:

— Божа мой! Няўжо гэты?

Потым яна просіць сакратарку і пакаўку пакінуць яе адну. Апусціўшыся на крэсле перад туалетам, яна пільна разглядае сябе ў люстэрку, нібы старавучыся зазірнуць у сваё мінулае, і раптам дзве буйныя слязы выкочваюцца ў яе з вачэй, канчаткова сапсаваўшы накладзеную на твар сумесь з вітамінных крэмам.

Нібы па чарадзейству, навокал падарунага ёй століка ўваскрасаюць абрывы пакоя, дзе яна пражыла самыя цяжкія, але самыя захапляючыя гады свайго жыцця. Гэта быў час невясёлага пачатку

яе кар'еры, якая, аднак, абяцала стаць бліскучай. Тады гэты столік быў для яе адначасова і туалетным, і пісьмовым, і нават абедзенным столом і стаяў ён у пакоі, якія яна наймала за дзесяць тысяч лір у месяц. Ёй успомніўся ложак з валасяным матрацам і белым пікейным пакрывалам, насценны гадзіннік з маятнікам, ваза на тумбачы калі шафы. Яна ўспомніла і іх, дзвюх сясцёр, якія прытулілі яе, іх кранаючыя клопаты пра яе, цярпенне, з якім яны чакалі платы за пакой. І яшчэ яна ўспомніла туую жахлівую зіму, апошнюю зіму, калі яна засталася без капейкі і сёстры вырашылі ўзяць на ўтрыманне яе бясплатна, нібы яна была членам іх сям'і.

— Наша ж пляменніца прыкладна вішага ўзросту, — на дзіве праста сказала тады адна з сясцёр, тая, што была пайнейшай і, напэўна, маладзейшай. І калі Летыцыя адправілася ў вельмі скромнае турнэ па Германіі (якое, аднак, адкрыла ёй шлях да славы), яна паклялася сабе, што, калі ёй пашанцуе, яна абавязкова зробіць які-небудзь памятны падарунак гэтым дзвюм старым жанчынам: Валянціне і Джынене — здаеца, так іх называлі? Яна ўжо забыла іх імёны, гэтак жа, як забыла аб намеры зрабіць ім падарунак: бо з добрымі намерамі гэта часта здраеца. Вярнуўшыся з Германіі, яна асталявалася ў Мілане. А затым новая гастролі за мяжой, выступленні па рэйду, тэлебачанню... і дзве добрыя бабулі зніклі з яе памяці. Цяпер ім, напэўна, вельмі нялёгка, калі яны вымушаны былі прадаць бабульчын столік, якім так даражылі.

Усведамленне сваёй няўдзячнасці і віны душыць Летыцыю. Лагодны стан са-мазадавлення, у якім яна знаходзілася да гэтага часу, раптоўна знікае.

«Хто ж я на самай справе?» — пытае Летыцыя, гледзячы на сябе ў люстэрку. І ёй чуеца адказ: «Ты шчаслівая жанчына, але эгаістка, якая зайдёды брала ад жыцця ўсё, што табе прапанавалі, але сама нікому нічога не здолела даць: ні родным, ні сябрам, ні тым, хто табе дапамог. І цяпер, на вяршыні свайго поспеху, ты ўсімі сіламі стараешся з кожным днём усё больш аддаліцца ад тых, якія калісьці былі тваімі сябрамі».

Старадаўнє з зеленаватымі плямамі люстэрка адбівае яе тонкі твар, але ён раптам расчароўвае яе.

«Не, не! Трэба змяніцца! Трэба змяніцца! З Новім годам — новае жыццё».

Мілы маленькі туалет... Летыцыя ласкаўа гладзіць яго, нібы перад ёю жывая істота. Вось шуфлядкі, дзе яна хавала калісьці іголкі, ніткі і танныя крэмы, якімі карысталася ў той час. А вось і аддзяленне для паштовай паперы, а тут, ззаду, павінна быць яшчэ сакрэтная шуфлядка, зробленая для таго, каб дама, для якой столік быў прызначаны, магла схаваць там капраметуючую яе любоўную запісачку або якую-небудзь каштоўнасць. Летыцыя з мокрым ад слёз тва-

рам спрабуе адкрыць шуфлядку, старавучыся ўспомніць няхітрую будову замка...

— Анета! Анета! Ідзі хутчэй сюды! — крываць спявачка, трасучы званочкам Паслужлівая сакратарка зараз жа паказваеца ў дзвярах.

— Зірні! Не, ты толькі зірні, што я знайшла ў шуфлядзе гэтага століка! — і Летыцыя працягвае Анеце цудоўныя старадаўнія каралі і пару завушніц да іх.

— Зараз жа пазвані антыквару і вазьмі адрас уладальніц... або ўладальнікай гэтага стала, зразумела, не рассказываючи пра тое, што мы знайшли. Антыквар тут ні пры чым. І выкліч мнё машину. Я са-ма падedu і вярну гэтую рэч. Які дзіўны, рамантычны выпадак!

— А як жа свята, сіньёра? Праз пай-гадзіны ж прыйдзе цырульнік.

— О, я ўсё зраблю вельмі хутка, не бойся, а цырульнік пачакае... — Потым, кінуўшы на сябе позірк у старадаўнія люстэрка і пасцінушы плячыма, Летыцыя дадала, — або можа пайсці.

Было ўжо сем гадзін вечара, калі Летыцыя Гароні выйшла са сваёй раскошнай «фламінії»¹ ля старога дома на Трастэверы². Яна адчувае невядомае ёй ніколі хваляванне. Павольна падымаемо-ся па ўсходках, яна думае аб tym, ці пры-муюць жанчыны яе падарунак, ці змогуць яны прыкінуцца, быццам вераць у гісторыю са знаходкай у шуфлядзе. Яны ж такія гордыя. Напэўна, адмовяца, Летыцыя баіцца пастукаць, баіцца, што ад яе, праслаўленай, спешчанай поспехам, адракуцца ў гэтым простым доме.

Яна баязліва стукае ў дзверы, молячыся толькі аб адным: каб жанчыны зразумелі, што іншы раз патрабуеца значна больш вялікадушнасці для таго, каб прыняць, чым для таго, каб даць. І калі Джызела адчыніла дзверы, калі паказалася Валерыя і твары іх абедзвюх расплыліся ва ўсмешцы, Летыцыя зразумела, што сёстры не адмовяць ёй у падарунку, у якім яна цяпер мела патрэбу больш за ўсё, каб пачаць Новы год лепей для самай сябе і для іншых.

Пераклад з італьянской мовы.

¹ Марка аўтамабіля.

² Адзін з раёнаў Рыму.

«РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА» ДАПАМАГЛА

У рэдакцыю звязніца з пісьмом касір Мінскага аўтавакзала В. І. Някрасава са скаргай за няправільнае звальненне яе з работы. Пісьмо т. Някрасавай мы накіравалі ўпраўляючаму Мінскага абласнога аўтатранспартнага трэста т. Сідзяніну. Як паведаміў нам т. Сідзянін, В. І. Някрасава адноўлена на ранейшай работе касірам Мінскага аўтавакзала. Ей аплачаны вымушаны прагул.

Начальніку Мінскага аўтавакзала т. Дуваненку за несвоечасове аднаўленне на работе т. Някрасавай загадам па трэсту аўтавакзала вымова. Выплачаная т. Някрасавай за пайторны вымушаны прагул сума грошай будзе спагнана з т. Дуваненкі.


Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Т. Ц. ДЗМІТРЫЕВА, М. А. ЖЫДОВІЧ, Р. У. КУДРЭВІЧ, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА, В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

АТ 09197.

Падпісана да друку 6/XII 1962 г.

адказн. рэдактара — 3-17-51, адказн. сакратара — 3-38-14, аддзелаў прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры — 3-38-24.

Друкарня выдавецтва «Звязда», Мінск. Цана 18 кап. Дадатак — выкрайка.
Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 192.753. Зак. 615.




Плошча ў Рыме.



Рым

Малады насільшчык. Рым.



Беспрацоўныя.



Сустракаюцца і такія фігуры.



Замест вуліц — каналы. Венецыя.

За апошнія гады мне два разы давялося пабываць за рубяжом. У 1961 годзе — падарожжа вакол Еўропы, а ў чэрвень 1962 г., у складзе турысцкай групы я пра-вляла два тыдні ў Італії. Мне, мастаку, было надзвычай цікава ўбачыць сваімі вачымі тварэнні вялікіх італьянскіх майстроў: Мікельанджэла, Тыцыяна, Леанарда да Вінчы, Рафаэля і многіх іншых.

І сапрауды, класічнае мастацтва Італіі пакідае незабыўнае ўражанне глыбінёй пачуцця, сілай думкі і прыгажосцю.

Тым больш крыўдна становіща за афіцыяльнае сучаснае мастацтва Італіі і іншых краін Захаду. Міжнародная выстаўка сучаснага мастацтва ў Венецыі здзівіла мяне. Уласна, мастацтвам назваць тое, што я ўбачыла, ніяк нельга. Гэтыя „творы“ — сімвал непавагі і пагарды да чалавека, да яго думак і пачуццяў. Выставачныя залы пустыя, бо хаатычныя і бяссэнсавыя нагрувашчванні ліней і плям выклікаюць толькі неўразуменне.

Цудоўныя гарады Італіі: Рым, Неапаль, Фларэнцыя. Але асабліва прыгожая Венецыя з яе каналамі, маляўнічымі гандоламі, рачнымі трамваемі, помнікамі.

Прапаную ўваже нашых чытак старонкі з пузя-вога блакнота.

Райса КУДРЭВІЧ

